

ХВАРОБЫ САСУДАЎ І СЭРЦА: ФАКТАРЫ РЫЗЫКІ, ЛЯЧЭННЕ, ПРАФІЛАКТЫКА

Захворванні сэрца і сасудаў — лідары ў спісе паталогій, якія пагражаюць здароўю чалавека. І менавіта яны — асноўная прычына смяротнасці і інваліднасці сярод дарослага насельніцтва. Да сардэчных катастроф могуць прыводзіць многія прычыны. Пра гэта і не толькі мы пагаворым на чарговай «прамой лініі».

«Прамая лінія» адбудзецца 25 мая ў сераду з 15.00 да 16.00 па нумарах: 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія пытанні можна пакінуць па тэлефоне: 8 (017) 287 18 29 і 287 18 36.

«Прамая лінія»

ПЕНСИЙНЫЯ НЮАНСЫ ПЛЮС АДРАСНЫЯ ВЫПЛАТЫ

Пенсіі і адрасная сацыяльная дапамога. Няма сумненняў, што дзве гэтыя тэмы з'яўляюцца актуальнымі для многіх. Таму менавіта ім і будзе прысвечана чарговая «прамая лінія» нашай газеты з удзелам намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Валяціны Вікенцьеўны КАРАЛЕВАЙ.

Такім чынам, урага. Паводле папярэдняй дамоўленасці, наша «прамая лінія» будзе праходзіць 31 мая з 12 да 13 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах (8 017) 292 38 92 і 292 38 21. Нумар для папярэдніх пытанняў — (8 017) 287 17 57.

УРАД БЕЛАРУСІ РАСПРАЦАВАЎ ПРАГРАМУ ПА СТАБІЛІЗАЦЫІ ЭКАНОМІКІ

Паводле слоў прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла МЯСНІКОВІЧА, праграма разгледжана экспертамі краін ЕўрАзЭС і ў Мінску была ўзгоднена з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі.

«Што датычыцца валютнай палітыкі, то адпрацавана дакладная праграма стабілізацыі. Гэта праграма не толькі наша, яна прайшла сур'ёзную міжнародную экспертызу. Праграма падтрымана нашым глаўным гандлёвым партнёрам — Расійскай Федэрацыяй», — сказаў прэм'ер-міністр Беларусі.

Ён таксама дадаў: «І мы, нават не чакаючы першых валютных паствупленняў, пачнём яе рэалізоўваць. Аб гэтым мы дамовіліся з Уладзімірам Пуціным. Вельмі падрабязна мы гэту тэму абмяркоўвалі і з Аляксеем Кудрынём».

Міхаіл Мясніковіч паведаміў: «Учора мы фактычна ўзгаднілі з кіраўніцтвам урада Расійскай Федэрацыі так званую матрыцу, дзе прадугледзелі адпаведныя абавязальствы беларускага боку і адпаведную крытэрыю падтрымкі з боку Антыкрызіснага фонду ЕўрАзЭС. Плануецца, што ў канцы мая — пачатку чэрвеня будуць прыняты адпаведныя рашэнні, на падставе якіх будуць прадастаўлены знешнія пазыкі».

«Першы транш крэдыту ацэньваецца ў памеры \$800 млн, прыкладна ў пачатку восені будзе другі транш, крыху большы за \$400 млн», — падкрэсліў прэм'ер-міністр Беларусі. Крэдытная падтрымка разлічана на тры гады і складзе ў выніку \$3 млрд.

Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што ўсе падыходы па прадастаўленні такой падтрымкі бакамі ўзгоднены.

«Але гэта не тая сродкі, якія могуць стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку. Да гэтага года неабходны сур'ёзныя ўласныя рашэнні, якія мы будзем прымаць разам з Нацбанкам літаральна ў пяндзёлак-аўторак», — сказаў прэм'ер-міністр Беларусі.

Паводле яго слоў, гэтыя рашэнні «вызначаюць сваёасаблівае «дарожную карту», каб падтрымаць дастаткова падтрыманымі і выканаць неабходныя працэдур». У першую чаргу, гэта датычыцца скарачэння грашовага прапанавання.

«Я ўпэўнены, што для прадудхлення спекуляцыйных атак на рубель будзе створана падушка бяспекі, у тым ліку пазыковымі сродкамі. Работа ў гэтым напрамку праводзіцца», — адзначыў Міхаіл Мясніковіч.

Паводле яго слоў, у бліжэйшы час будзе ажыццяўляцца ўніфікацыя курсу нацыянальнай валюты. Гэта будзе адбывацца ў два этапы. «На першым этапе будуць прыняты рашэнні, каб збіць вы-


3 ДРУГАСНАГА РЫНКУ ЖЫЛЛЯ ЗНІКАЕ МАСАВЫ ПАКУПНІК

РАЗАМ з тым, кватэры ў Мінску істотна не таннеюць, паведаміў карэспандэнт «Звязды» старшыня Савета Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць», кіраўнік мінскага агенцтва нерухомасці «БелЦІН» Мікалай ПРАСТАЛУПАЎ.

Попыт на кватэры існуе, аднак адсутнічае магчымасць разлічвацца за жыллё валютай

Цяпер амаль усе кіраўнікі сталічных агенстваў нерухомасці адзначаюць вельмі цяжкаю сітуацыю на другасным рынку жыллёвай нерухомасці, якая дасягнула ўжо стадыі «замарожвання». Як і раней, патэнцыйныя пакупнікі актыўна цікавяцца існуючай прапановай, аднак колькасць рэальных здзелак з кожным днём толькі памяншаецца. Глаўным чынам здзелкі адбываюцца толькі ў тых выпадках, калі гаспадарам жылля неабходна сапраўды тэрмінова прадаць свае кватэры і калі яны згодныя на істотныя зніжкі ці на тое, што разлікі будуць ажыццяўляцца цалкам або часткова ў беларускіх рублях.

Асноўная частка прадаўцоў жылля патрабуе ад кліентаў разлічваліца абавязкова ў замежнай валюце (USD), або (у выключных выпадках) у беларускіх рублях — але па рэальным рынкавым кошыце долараў. Менавіта ў аспеке магчымай канвертацыі валют сёння і ўнікае большасць спрэчных пытанняў паміж бакамі. Прадаўцы жылля гатовы браць у нацвалюце, калі ўявіць, што долар адпавядае ВВ—10 тысячам. Другія ўдзельнікі рынку не супраць, калі цэннік у валюце перапісваецца ў рублі па



24 МАЯ 2011 г. АЎТОРАК № 94 (26958)

Кошт 750 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ПАВЕТРАНА-ЛАСНЫЯ «SECURITY»

Фотарэпартаж з неба

ГАРАЧЫЯ дні мінулых выхадных далі адчуць, што і да нас нарашце дакацілася лета. І ўжо хочацца падалей ад людзей і бліжэй да прыроды — у лес, на азёрны бераг, пад шаты дрэў, дзе можна ўполю расслабіцца, пасядзець каля вогнішча. Як добра, што наопаздзе яшчэ цэлых тры летнія месяцы!

Першымі і мацней за іншых гэты надыход летняга цяпла адчуваюць лётчыкі-назіральнікі беларускай паветранай аховы лясоў. Хлопцам з «Беллесавія» не даводзіцца думаць пра адпачынак: чым мацней прылякае з неба, тым больш напружана ідзе іхняя праца. А праблемы з ляснымі пажарамі з надыходам цяпла вельмі часта ствараюць менавіта адпачываючыя на ўлонні прыроды. У прадпрыемстве «Беллесавія» дзейнічае 12 авіяаддзяленняў, каб усе лясныя краіны былі пад пільным вокам паветраных назіральнікаў.

— Наша найпершая задача — раней за ўсіх знайсці пажар і як мага хутчэй перадаць інфармацыю наземным службам — лясніцтвам, лясгасам ці непасрэдна пажарным службам МНС, — кажа лётчык-назіральнік



Маладзечанскага аддзялення Уладзімір Ганчароў, уладкоўваючыся ў правым крэсле верталёта МІ-2. — Сёння мы выконваем палёт па вількім маршруце над Міншчынай, будзем кантраляваць рэгіён з 3-м класам гарымасці.

Кіруе верталётам малады, але ўжо даволі спрактыкаваны пілот Дзяніс Зайцаў. За сем гадоў працы ў прадпрыемстве «Беллесавія» Дзянісу давялося працаваць у многіх «гарачых кропках», ратуючы наш лес.

— 14247 да ўзлёту гатовы, — кажа пілот у мікрафон навушнік. Кожны дзень, адзін ці некалькі разоў камандзір верталёта кажа гэтыя звыклія ў жыцці авіятараў словы. Але без іх няма палётаў, няма авіяцыі.

— 14247, узлёт дазваляю! — адказвае авіядыспетчар. Мы паднімаемся ў неба і з хуткасцю 150 кіламетраў у гадзіну рухаемся ў бок Валожына. Пад намі акіяны лесу, ярка-зялёнага, не азмочанага ні дымам, ні агнём. Сапраўдны агонь будзе заўважаны і зафіксаваны толькі праз паўтары гадзіны палёту, калі аўтамагістралі Е-30. Уто ведае, каб не экіпаж Ганчарова і Зайцава (на фотаздымку), якія страты панесла б лясная гаспадарка, якія плошчы прыйшліся б адбываць у агні?

Гэты палёт, па словах пілота, быў нескладаным. Прайшоў над Стаўбужскім, Уздзенскім, Пухавіцкім, Чэрвенскім, Бярэзінскім, Барысаўскім і Лагойскім раёнамі. Вышнаныя адлічэнні ад маршрута не здарылася, і мы праляцелі амаль паўтысячы кіламетраў.

Асабліва небяспечная абстанока назіралася гэтымі днямі на поўдні Беларусі. Мазырская, Гомельская, Пінская і Брэсцкая аддзяленні нарэдка рабілі за дзень нават па два кругі патрулявання.

— Мы лятаем амаль месяц, і за гэты час выявілі больш за сорак лясных пажараў. І яшчэ больш за 60 сельгаспалаў, — паведаміў дырэктар



тар «Беллесавія» Аляксандр Арцюх. — Невялікія лакальныя дажджы не ствараюць паветранай аховы асаблівай палёгкай, і пры штотдзённай тэмпературы вышэй за 25 градусаў у лесе хутка ўтвараецца пажарная небяспека. Як заўсёды, нашы спецыялісты гатовыя паднімацца ў неба ў любы час.

А ў гэтыя дні з ўзлётнага поля маладзечанскай авіябазы ў неба паднімаюцца яшчэ і тры барты АН-2 «Беллесавія». Але не з такім, як звычайна, заданнем. З бартоў гэтых суднаў выдзюца раскідванне вакцыны ад шаленнасці ў дзікіх драглежных жыўёл.

«Беллесавія» не толькі ахоўвае лес, але і беражэ тых, хто яго насяляе.

Анатоль КЛЯШЧУК.

Фота аўтара і лётчыка-назіральніка Уладзіміра ГАНЧАРОВА.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

МВФ ПАЧАЎ ПРАЦЭС ВЫБАРАЎ НОВАГА ДЫРЭКТАРА

Міжнародны валютны фонд пачаў рэгістрацыю кандыдатаў на пасаду дырэктара-распардаўскага фонду, якая вызваліла пасля адстаўкі Дамініка Строс-Кана, паведамляючы інфармагенцыі.

Вядучым кандыдатам на гэты пост з'яўляецца міністр фінансаў Францыі Крысціян Лагард, якая ўжо атрымала падтрымку Германіі і Вялікабрытаніі. Паралельна пра свае прэтэнзіі на пасаду кіраўніка МВФ заявіў кіраўнік фінансавага ведамства Бельгіі Дзідье Рэйндэрс. Краіны СНД унеслі кандыдатуру прэзідэнта Цэнтрабанка Казахстана Рыгора Марчанкі і ўжо пачалі перамовы ў яго падтрымку. Мексіка прапанавала прызначыць кіраўніком МВФ старшыню Цэнтрабанка краіны Агуціна Карстанса.

Новы кіраўнік фонду павінен быць абраны да 30 чэрвеня.

З РАСІ ІЗНЕКАННА ВЫВЕЗЛІ БОЛЬШ ЗА 37 МІЛЬЯРДАЎ ДОЛАРАЎ ЗА ГОД

Па выніках 2010 года, з Расіі было незаконна вывезена 37,6 мільярда долараў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы адказнага сакратара камісіі Мытнага саюза Сяргея Глазьева.

З агульнай сумы воены мільярдаў долараў прыйшліся на «чыстыя памылкі і пропускі», 13,9 мільярда — на пераводы па «фіктыўных аперацыях з каштоўнымі паперамі», а яшчэ 15,7 мільярда — на «своечаасова не атрыманую экспертную вырочку». Каб пазбегнуць незаконнага вывазу капіталу, Глазьеў прапанаваў спяганяць з імпарцёрства, якія ажыццяўляюць перадаплату тавараў, ПДВ у момант ажыццяўлення плацежу. Акрамя таго, Сяргей Глазьеў заканаў і пытанні, звязаныя з Мытным саюзам наогул, а не толькі з Расіяй. У прыватнасці, Глазьеў прапанаваў уніфікаваць пералік дакументаў і тэрмінаў пакрыцця ПДВ ў рамках Мытнага саюза.

УРАД ЛІТВЫ ПРАПАНАУЕ ЗАМАРОЗІЦЬ ЗАРПЛАТЫ СЛУЖБООЦАЎ ЯШЧЭ НА ГОД

Урад Літвы прапанаваў яшчэ на год замарозіць зарплаты палітыкаў, службобцаў, суддзяў.

Скарочаныя летас зарплаты дзяржаўных службобцаў у наступным годзе таксама не ўзрастуць, калі сейм падтрымае гэтую прапанову урада.

КОЛЬКАСЦА АХВЯР ТАРНАДА ў ШЫЯ ПАВЯЛІЧЫЛАСЯ ДА 89 ЧАЛАВЕК

Разбуральнае тарнада, якое абрушылася на дзяр Джохліў у амерыканскім штаце Місуры, забрала жыцці 89 чалавек. Колькасць параненых невядома дагэтуль. Тарнада таксама нанесла вялікія страты дамам на паўднёвых ускраінах горада — разбурана звыш 200 будынкаў. Зараз працягваецца разбор завалаў у пацярпелых раёнах, так што мясцовыя ўлады папярэджаюць, што колькасць загінулых можа павялічыцца.

РОЗГАЛАС

ДАЖДЖЫ, ПАСВЯЖЭ АЖ ДА ЗАМАРАЗКАЎ, А НА ВЫХАДНЫЯ ЗНОЎ ДА +28

Пра гэта паведамляе рэдакцыя глаўных сіноптык Рэспубліканскага Цэнтра прадпрымства Мінпрыроды Волга ФЯДОТАВА.

Сёння ўдзень ападкаў ужо не прагназуецца, максімальная тэмпература 19—25. У сераду на большай частцы краіны кароткачасовыя дажджы. Уначы на сераду 7—13, удзень 15—21. У чацвер ападкаў ужо не будзе, аднак тэмпература ўначы толькі 2—8, на глебе месцамі невялікая замарозка да 0-мінус 2, удзень — 17—24. Даволі сонечнае надвор'е без ападкаў будзе трымацца і ў пятніцу. Уначы 3—10, удзень — 21—28.

У выхадныя — месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Зноў стане цёпла. Уначы 9—16, удзень у суботу і нядзелю — да 21—28.

Сяргей КУРКАЧ.

АЖЫЯТАЖНЫ ПОПЫТ НА АСОБНЫЯ ПРАДУКТЫ ХАРЧАВАННЯ ПАЙШОУ НА СПАД

Пра гэта паведамляе карэспандэнт БЕЛТА начальнік упраўлення арганізацыі спажывецкага рынку харчовымі таварамі Мінгандлю Беларусі Любоў ЯЗЕПЧЫК.

«У мінулыя суботу і нядзелю, нягледзячы на выхадныя, па ўсіх рэгіёнах краіны прадпрыемствы ААТ «Белбакалея» працавалі ў звычайным рэжыме — яны фасавалі прадукцыю, адгружалі яе, прымалі новыя заяўкі і адрозы жывокалі іх, — сказала спецыяліст. — Як паказвае маніторынг, ранейшага ажыятажу, якім ён быў яшчэ некалькі дзён назад, на прадукты харчавання ўжо не назіраецца».

У цперашні час на складах ААТ «Белбакалея» ў дастатковай колькасці маецца макароны, мукі, цукру, кансерваванай плодаагародніннай прадукцыі, сокаў, гаралкі, безалкагольных напояў. Гандлёвыя прадпрыемствы забяспечваюцца цукрам, каўбаснымі, мяснымі, малочнымі, кандытарскімі вырабамі, морарадуктамі, агароднінай і садавінай. Практычна па ўсіх пазіцыях асартымент вытрыманы, адзначае спецыяліст. Разам з тым яна прызнала, што калі дзесьці ўзнікаюць невялікая перабор, то яны звязаныя не з дэфіцытам тавараў, а з арганізацыйна-тэхнічнымі цяжкасцямі — напрыклад, свечаасова не падыйшла машына з грузам або заяўку далі меншую, чым запатрабаванасць тавараў.

Некаторыя гандлёвыя пункты за некалькі дзён атрымалі амаль месячную вырочку.

Спецыялісты Мінгандлю таксама падкрэслілі, што сітуацыя і далей будзе заставацца пад жорсткім кантролем кіраўніцтва галіновага ведамства і рэгіёнаў краіны. «Ажыятаж у многім ствараюць людзі самі. Абавязак гандлю задаволіць патрэбнасць насельніцтва», — адзначылі ў Мінгандлі. Прымаюцца меры, каб аналагічныя сітуацыі не паўтараліся па іншых групах тавараў.

ШАНЦ НА ЗДАРОЎЕ

Упершыню ў Брэсце праведзена аперацыя па перасадцы ныркі. У ноч з 20 на 21 мая ў аддзяленні транспланталогіі Брэсцкай абласной бальніцы праведзена аперацыя па перасадцы донарскай ныркі пацыенту. Брэст стаў півнерам трансплантатцыі сярод рэгіёнаў.

Аперацыя працягвалася тры гадзіны. Шанц на выздаравленне і на далейшае жыццё зусім новай якасці атрымаў 38-гадовы жыхар Баранавіч. Да гэтага мужчына жыў з дапамогай працэдур «штучная нырка»: гэта значыць, чатыры разы на тыдзень праходзіў сеанс гемадылізу цягам чатырох гадзін кожны. Такое жыццё — само па сабе невыправанне. Акрамя таго, малады мужчына, бацька двух дзяцей, не мог дазволіць сабе існаванне на маленькую пенсію па інваліднасці. А таму пастаняны сваё імя лясчэння ў спалучаў з нялгёлай працай прадпрымальніка. Паўтара года ён стаў у чарзе на гэтую аперацыю ў Мінску і стаў у нейкім сэнсе шчаслівым, таму што аддзяленне транспланталогіі адкрылася ў абласным цэнтры. Загяднік аддзялення транспланталогіі Андрэй Шасцок хоць і стрыманы ў сваіх прагнозах, але вынікі першай аперацыі задаволены. Андрэй Міхайлавіч адзначыў, што з дня прыняцця рашэння аб адкрыцці аддзялення прайшло тры гады, але актыўная падрыхтоўка да сапраўднай перасадкі органаў распачалася паўгода таму. Зараз у краіне 400 чалавек чакаюць сваёй чаргі на перасадку ныркі, у Брэсцкай вобласці такіх — паўсотні.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ДЗІЦЯЧАЯ МАШЫНКА ўРЭЗАЛАСЯ ў КАБЫЛУ: ДЗІЦЯЧЫНКА ШПІТАЛІЗАВАНА

У Віцебску на цэнтральнай плошчы Перамогі цацачны электрамобіль з дзіцем урэзаўся ў кабылу, на якой каталася дзіцячынка. Жывёла спужалася, ірванула і так здарылася, што верхніца ўпала і паламіла руку. Адраза выклікалі «хуткую дапамогу». Сумная гісторыя адбылася ў мінулы нядзелю каля гадзіны дня. Карэспандэнт «Звязды», дырэктар, стаў выпадковым сведкам гэтага неадарынарага дарожна-транспартнага здарэння. Як чацэ бывае, па горадзе пайшлі розныя чуткі.

Па камэнтар здарэння «Звязда» звярнулася да галоўнага ўрача ўстаўновы аховы здароўя «Віцебская дзіцячая абласная клінічная бальніца» Андрэя Захарова. Дзіцячынка насамрэч шпіталізавана, але нішто не жэчыць не пагражае, і гэта пацвярджаецца тым, што яна не знаходзіцца ў рэанімацыі. На момант нашай гутаркі падрабязнасці медык не ведаў, бо падчас шпіталізацыі не прысутнічаў і жкрас спяшаўся на агляд... Так што чуткі пра сумны вынік нестандартнай аварыі не пацвердзіліся.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СООО «ВИТЕБСКТРАНС»

находящегося по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, д. 46а. Информации о перечне и начальной цене имущества, выставленного на торги, содержится на сайте хозяйственного суда Витебской области http://court.by.

Торги будут проводиться по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 32.

Время проведения торгов – 10 июня 2011 года в 10.30. Минимальная величина первого шага торгов составляет 5 % стоимости лота.

Лицо, желающее принять участие в торгах, не позднее последнего рабочего дня перед торгами обязано:

- подать заявку на участие в торгах;
- подать подписку об отсутствии препятствий, предусмотренных законодательством, для приобретения имущества;
- внести задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости лота на депозитный счёт хозяйственного суда Витебской области р/с №3642903000023 в 201 филиале ОАО «СБ Беларусбанк» г. Витебска, код 259, УНП 300007670.

Сумма, внесенная лицом, купившим с торгов имущество, зачисляется в счет покупной цены. Остальным участникам торгов внесенные ими суммы возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан возместить затраты суда на организацию и проведение торгов.

По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться в хозяйственный суд Витебской области (г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 304), также по телефону: тел. 8(0212)491341, тел. м. 8(029)3664011

судебный исполнитель Железнодорожный Юрий Александрович, 8(0212)491340 старший судебный исполнитель Бородин Алексей Александрович, дополнительная информация содержится на сайте хозяйственного суда Витебской области http://court.by.

БПС-БАНК

ОАО «БПС-Банк» 17 мая 2011 года провело внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с повесткой дня: 1. Об оказании банком безвозмездной (спонсорской) помощи. Решение принято единогласно. Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 13.11.2008 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673. ОАО «БПС-Банк».

# 2 НАДЗЁННАЕ

**ЗВЯЗДА** 24 мая 2011 г.

## АФІЦЫЙНЫ КУРС БЕЛАРУСКАГА РУБЛЯ ДА ДОЛАРА ЗША 3 24 МАЯ УСТАНОВЛЕНЫ НА ўЗРОЎНІ В4930

Праўленне Нацыянальнага банка прыняло рашэнне ўстанавіць з 24 мая 2011 г. афіцыйны курс беларускага рубля ў дачыненні да долара ЗША — 4930 беларускіх рублёў за 1 долар ЗША, афіцыйны курс беларускага рубля ў дачыненні да еўра — 6914,82 беларускага рубля за 1 еўра, афіцыйны курс беларускага рубля ў дачыненні да расійскага рубля — 173,95 беларускага рубля за 1 расійскі рубель, у дачыненні да іншых замежных валют — зыходзячы з курс-курсаў гэтых замежных валют да долара ЗША (пастанова ад 23.05.2011 № 188).

Вызначаюцца граничныя значэнні абменных курсаў, па якіх могуць ажыццяўляцца пакупка-продажи і канверсія замежнай валюты на пазарыжым рынку і рынку навунай замежнай валюты. З 24 мая 2011 г. яны не могуць адрознавацца больш чым на два працэнты ў той ці іншы бок ад афіцыйнага курса Беларускага рубля, вызначанага Нацыянальным банкам (пры канверсіі — ад курс-курса, разлічанага на падставе афіцыйных курсаў беларускага рубля да адпаведных валют).

Парадак правядзення тэргоў на ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа» застаецца без змяненняў.

## ДАЛЯ ГРЫБАЎСКАЙТЭ СУПРАЦЕ УВЯДЗЕННЯ ЕС ЭКАНАМІЧНЫХ САНКЦЫЙ АДНОСНА БЕЛАРУСІ

Літва выступае супраць магчымага ўвядзення ЕС эканамічных санкцый адносна Беларусі. Аб гэтым заявіла журналістам прэзідэнт краіны Дзяля Грыбаўскайтэ, паведамляючы інфармацыйныя агенцтвы.

«Мы катэгарычна выступаем супраць якіх бы там ні было санкцый адносна Беларусі як дзяржавы», — адзначыла Дзяля Грыбаўскайтэ.

На яе думку, такія меры моцна ударылі б па насельніцтву Беларусі, у стабільнасці якой Літва як яе суседка асабліва зацікаўлена.

«У складанай эканамічнай сітуацыі, якую перажывае Беларусь, такія санкцыі былі б ударам ніжэй пояса», — лічыць прэзідэнт.

### «Прамая лінія» Камітэта дзярж кантролю 26 мая 2011 года з 10.00 да 12.00 адбудзецца «прамая лінія» Камітэта дзяржаўнага кантролю, падчас якой будзе вывучана сітуацыя з якасцю аказання паслуг стравахымі арганізацыямі рэспублікі.

Падчас «прамой лініі» вы можаце паведаміць спецыялістам кантрольнага ведамства інфармацыю пра парушэнні, факты праўленняй некампетэнтнасці, фармалізму, валакіты, непавагі да грамадзян з боку супрадуцённікаў стравахвых арганізацый, звязаных з заключэннем дагавораў страхавання, ажыццяўленнем страхавых выплатаў. У вас таксама маецца магчымасць абазначыць праблемы ў арганізацыі працы стравахвых кампаній, якія перашкаджаюць паляпшэнню якасці страхавых паслуг.

Тэлефон «прамой лініі» — (017) 328 69 40.

# ДЛЯ БАГАТЫХ БЕЛАРУСАЎ ІНФЛЯЦЫЯ ЗА ЧАТЫРЫ МЕСЯЦЫ СКЛАЛА 13,6%, А ДЛЯ БЕДНЫХ — 10%

**САМЫ** высокі ўзровень інфляцыі за апошнія **восем гадоў** быў адзначаны ў **красавіку 2011 года — 4,5%**, па **ведамліа Таццяна МІХАЛЕВІЧ, начальнік упраўлення статыстыкі цэн на спажывецкія тавары і паслугі галоўнага ўпраўлення статыстыкі цэн Белстата, падчас правядзення семінара «Індэксы спажывецкіх цэн: тэорыя і практыка».** **Пры гэтым яна адзначыла, што да такога значэння ўзровень інфляцыі за апошні час набліжаўся толькі ў студзені 2003 і 2009 гадоў — 4,3% і 4,1% адпаведна. Індэкс спажывецкіх цэн сёлета за чатыры месяцы склаў 110,9%, а за ўвесь 2010 год — 109,9%.**

Пры гэтым, калі параўноўваць сітуацыю з ростам цен у іншых краінах СНД, то сёлета Беларусь выбілася ў лідары — у Расіі індэкс спажывецкіх цен у красавіку 2011 года ў параўнанні са снежнем 2010 года склаў 104,3%, у Казахстане — 104,2%, ва Украіне — 104,7%. Дарчы, у 2010 годзе інфляцыя ў краінах СНД істотна адрознаенню па ўзроўні не мела і знаходзілася ў межах 8-10% (за выключэннем Кыргызстана — там яна была 19%).

Аднак Белстат не бярэцца рабіць гадавы прагноз па інфляцыі ў Беларусі ў 2011 год.

Сёння прагназаваць сітуацыю з цэнамі вельмі праблематычна, наколькі мы ўсе бачым, што ідзе вельмі высокая дынаміка развіцця афіцыйна разлічанага значэння інфляцыі, хоць для гэтага няма ніякіх падстаў:

— Калі на тавары, якія штодзённа набываюцца насельніцтвам (хлеб, малочныя прадукты, мяса), назіраецца пастаянны рост цен, то калі захаваецца стадыяная меркаванне, што афіцыйна разлічаны ўзровень інфляцыі ніжэйшы за той, які ёсць насамрэч. Аднак пры гэтым не ўлічваецца той факт, што прааналізаваць, то індэкс цен у параўнанні са снежнем 2010 года ўжо перавысіў 115%, і цянавая сітуацыя ў далейшым у шмат чым будзе звязана з тым, наколькі будзе забеспячэнна рост цен на тавары, якія

### Абзац

▲ У Мінску ўчора прыкладна за паўгадзіны ліўневага дажджу ў раёне метазастанці абсерваторыі выпала 11 мм ападкаў. Ліўень суправаджаўся навальніцай і моцным парывістым ветрам.

▲ Ноччу, затрымліваючы кіроўчу-ліхача ў Ашмянах, супрацоўнікі ДАІ вымушаны былі выкарыстоўваць табельную зброю. У мікрараёне Заходні горада Ашмяны вадзіцель «Фальксвагена» не выканаў патрабаванні інспектара ДАІ аб спыненні. Не падпарадкаваўшыся, ён паспрабаваў зехаць, пры гэтым ігнараваў міліцыйскія праблікаваныя мячкі і кукавыя сігналы. Інспектар дарожна-патрульнай службы зрабіў два папераджальныя стрэлы ў паветра, а потым тры разы страляў па колах аўтамабіля. З прабітым заднім левым колам «Фальксваген» праехаў прыкладна паўкіламетра і спыніўся. Затрыманы вадзіцель знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення.

▲ У мінулую суботу — 21 мая — на чыгуцы ў краіне атрымалі траўмы, у т.л. смерці, адразу 4 чалавекі. Так, на перагоне Вілейка—Княгінін дызель-цягніком была смяротна траўмаваная 82-гадовая пенсіянерка з Вілейкі. На станцыі Смаргонь пад цягнік Калінінград—Масква трапіў 41-гадовы жыхар Смаргонскага раёна. Ён атрымаў сур'ёзныя раненні, ад якіх памёр у бальніцы.

▲ Буйная нелегальная партыя арэхай канфіскаваная ў Гомелі ў грамадзян Украіны. У цягніку Масква—Гомель двое жыхароў Чаркаскай вобласці везлі 105 кг арэхшу на суму В6 млн. Адпаведных дакументаў на іх не было, партыя арэхшу канфіскаваная.

▲ У Мінску мужчына 1981 г.н. скончыў жыццё самагубствам, выкінуўшыся з 4 паверха лесвічнага пралёта сталічнага РНПЦ пульманалогіі і фтзіятэрапіі. Ён быў наркаманам з працяглым стажам, меў нямыла захворванню, у тым ліку на туберкулёз. Праверку вядзе пракуратура.

### Поўны абзац

▲ У турыстычным горадзе Логан (ЗША), адкрылася выстава тачылак для апоўку. Калекцыю сабраў мясцовы міністр Пол Джонсан. Калекцыя захоўвалася ў яго прыватныме да дома. Нглядзячы на ​​тое, што Пол называў яе сваім невялікім музеем, афіцыйнага статусу выставы яна не мела. Калекцыянаваць тачычкі ён пачаў у канцы 80-х гадоў, пачынаючы з некалькіх прыстававаньў, якія падарыла яму жонка. За гэты час дзяржслужачы (ён памёр летас) змог сабраць больш за 3400 тачылак. Усе яны былі расартаваныя па тэмах — напрыклад, у яго калекцыі былі тачычкі з вывавы катуў, каляндных матываў, дызельных персанажоў. Адрывчкі выставы стала своеасаблівай даннай павагі міністру, ветэрану Другой сусветнай вайны.

*Паводле паведамленнўй карэспандантўй «Звязды» і інфармагенцтваў.*

**Утэранный** прадстаўітельством Белгосстраха па Перамоўскому району **бланк** **страховаго** **поліса** по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний **формы 2РН серии БН № 0667154 считать недействительным** УНП 101883943

06 июня 2011 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский КСМ». Повестка дня:
1. О внесении и утверждении изменений и дополнений в устав общества. Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360. Начало регистрации участников собрания: 13.30. УНП 200259903

# УРАД БЕЛАРУСІ РАСПРАЦАВАЎ ПРАГРАМУ ПА СТАБІЛІЗАЦЫІ ЭКАНОМІКІ

(*Заканчэнне.*)

*Пачатак на 1-й стар.*)

Міхаіл Мясніковіч растлумачыў, што ў Беларусі даволі высокая доля айчынных тавараў, асабліва ў спажывецкім сегменце. Па асобных групах тавараў яна дасягае 85—95 працэнтаў. «У сувязі з гэтым ніякіх нечаканасцяў, непрыемнасцяў тут быць не можа», — запэўніў Міхаіл Мясніковіч.

Ён таксама паведаміў, што ўсе падпрыемствы рэспублікі працуюць, прадукцыя прадаецца, запасы на складах змяншаюцца, і іх аб'ём складае цяпер прыкладна двухтыднёвы аб'ём вытворчасці. Гэта значыць, фактычна гэта не запасы, а бягучы пераходны астатак прадукцыі.

Міхаіл Мясніковіч паведаміў, што вельмі актыўна ідуць продажы прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю. «Сапраўды, у нас адкрыта граніца з Расійскай Федэрацыяй. Пры новым курсе валюты продажы ў Расію вельмі выгадныя. І гэта для нас добра, таму што гэта адпаведная валютная выручка, якая патрэбна і падпрыемствам, і насельніцтву», — сказаў прэм'ер-міністр.

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч прагназва, што цэны на аўтамабілі ў Беларусі знізюцца.

«Паглядзіце, нават у багатай Заходняй Еўропе ў аўтамабілі двое-тroe едуць і паралельна функцыянуе грамадскі транспарт. Аўтамабіль — гэта не толькі сродак перамяшчэння, але і даволі дарогае задавальненне», — сказаў Міхаіл Мясніковіч.

Ён таксама адзначыў: «Тыя, хто панакупляў па 2-3 аўтамабілі на сям'ю, павінны будучы сур'езна працаваць, каб зарабляць на не вельмі таннае паліва і абслугоўванне гэтых аўтамабіляў».

Прэм'ер-міністр звярнуў увагу і на тое, што шмат аўтамабіляў беларусы купілі, разлічваючы, што потым прадуцці іх на расійскім рынку. «Але, наколькі я ведаю, ёсць пэўныя праблемы з продажами аўтамабіляў ў Расійскую Федэрацыю», — сказаў ён.

«Такім чынам, можна прагназаваць, што на ўнутраным рынку цэны на аўтамабілі пойдуць уніз», — рэзюмаваў прэм'ер.

Маламабільныя слаі насельніцтва і пенсіянеры ў Беларусі ў існуючай эканамічнай сітуацыі будучы падтрыманы дзяржавай, завяў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч.

«Мы, урад, бачым асноўную задачу ў тым, каб абараніць маламабільныя слаі насельніцтва і пенсіянераў», — сказаў Міхаіл Мясніковіч. — Для гэтага распрацаваны

спецыяльны сацыяльны пакет, і работа ў гэтым напрамку ідзе як па пенсіянерах, шматдзетных сям'ях, так і па іншых катэгорыях такіх грамадзян».

Прэм'ер-міністр абвергнуў чуткі аб росце ў Беларусі беспрацоўя. «Помінені, цыркулявалі чуткі пра 600 тыс. чалавек, якія ў нас аказаліся без работы», — спытаў ён. — Гэта фантастычныя лічбы, якія проста не могуць быць. У нас 4,3 млн эканамічна актыўнага насельніцтва».

Міхаіл Мясніковіч дадаў, што на многіх падпрыемствах сёння патрабуецца рабочая сіла. Расце вытворчасць, ствараюцца новыя рабочыя месцы. «Мы за першы квартал прырасцілі на 15,6 тыс. рабочых месцаў болы, у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года», — праінфармаваў ён. — Калі вытворчасць вырасла на 12,3 працэнта, значыць, гэта не толькі за кошт прадукцыйнасці працы, але і за кошт дадатковых рабочых месцаў».

У той жа час, паводле слоў прэм'ер-міністра, асобныя грамадзяне проста не хочуць працаваць. «На жаль, я павінен сказаць, што ў нас ёсць катэгорыя людзей, якая так у анкетах і піша «не бачу неабходнасці працаваць», — значыць, у іх ёсць крыніцы для жыцця, — дадаў кіраўнік урада. — Гэта дрэнна, вядома, што людзі не заняты, таму што ўзатра прывідаць пенсійны ўзрост і ўсе будучы прэтэндаванна на тое, каб атрымліваць пенсіі. Але калі чалавек не працуе, не робіць адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, значыць, у далейшым ён будзе атрымліваць пенсію за кошт тых, хто плаціў у гэты фонд».

Міхаіл Мясніковіч звярнуў увагу, што эканоміка — складаны «арганізм». Аднак у Беларусі яна сур'езна збалансавана і працуе даволі паспяхова. «Зраўнавала, зрулі па цэнах аб'ектыўна, гэта звязана з тым, што ў нашых гандлёвых партнёраў цэны іншыя, — растлумачыў ён. — Расцці цэны на нафту і газ, і яны будуць расці». У той жа час дзяржава забяспечыць абарону маламабільных слаёў насельніцтва і пенсіянераў. У гэтым урад бачыць асноўную задачу.

Беларусь і Расія плануюць стварыць навукова-прамысловы холдынг у мікраэлектроніцы.

«Разглядаецца магчымасць стварэння такога альянсу», — расказаў Міхаіл Мясніковіч. Паводле яго слоў, у яго могуць быць уключаны ў першую чаргу такія буйныя беларускія прадпрыемствы, як «Інтэграл» і «Планар», а

таксама некаторыя віцебскія і брэсцкія навукова-прамысловыя арганізацыі. «Ідзе працэс глабалізацыі, мы не можам быць убаку ад гэтага працэсу, калі ідзе аб'яднанне прамысловага, гандлёвага, фінансavaга капіталу, — упэўніў Міхаіл Мясніковіч. — І ў гэтым плане нам не трэба трывацца асобна, а вось у складзе буйных кампаній канкурэнтаздольнасць і лівіднасць нашых прадпрыемстваў значна павысіцца».

Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, Беларусь цяпер разглядае розныя варыянты супрацоўніцтва па рэалізацыі сумесных праектаў не толькі з Расіяй, але і з вядучымі сусветнымі кампаніямі. Напрыклад, з люксембургскімі інвестарамі абмяркоўваюцца пытанні партнёрства ў галіне калійных угнаенняў і разглядаецца таксама магчымасць пашырэння ўзаемадзення з кітайскімі кампаніямі, у першую чаргу ў гэтай галіне ўжо выконваюцца. «Цяпер у прапароўцы пытанне аб стварэнні холдынга па цяпласцятні ў Гродзенскай вобласці, — паведаміў прэм'ер-міністр. — Размова аб тым, каб гэты холдынг меў уласны вальют, уласную генералію і адпаведны энергостат для продажу электраэнергіі ў еўрапейскую энергасістэму».

Асабліва ўвага ўдзяляецца прыцягненню замежных інвестыцый у аграпрамысловы комплекс. Вядуцца перагаворы аб удзеі замежных кампаній у праектах па развіцці малочнай, мясной галін. Абмяркоўваюцца магчымасці фарміравання сумесных кампаній. «Так, падпісаны дакументы з буйной італьянскай кампаніяй у сферы вытворчасці малочных прадуктаў».

Прывабнай для інвестараў з'яўляецца фармацэўтычная галіна Беларусі. Сумесныя праекты ў гэтай сферы запланаваны з украінскімі партнёрамі. Разглядаецца магчымасць стварэння беларуска-украінскай фармацэўтычнай кампаніі. Плануецца таксама з удзедам украінскіх інвестараў будаўніцтва ў Беларусі новай кандытарскай фабрыкі, а з амерыканскай і польскай інвестарамі актыўна абмяркоўваецца магчымасць прыцягнення іх сродкаў у будаўніцтва ў Беларусі новага цукровага заводу.

Прэм'ер-міністр Беларусі супраць замажарожэння цен у Беларусі.

«Калі замарозіць цэны, людзі проста вывезуць багажнікі тавараў. І будзе ахьятаж на іх попыт. Будзе незадаволеннасць і г.д.», — сказаў ён.

«Але цэны — гэта вельмі далікатная рэч.

кі, алей, маянз выраслі на 2-3%, рыбу марожаную — на 4,3%, макаронныя вырaby — на 4,7%, селядзец салёны — на 6,3%, рыс, проса, аўсяныя шматкі, гарбату, садавіну — на 7-9%, — адзначыла Таццяна Міхалевіч.

Што тычыцца нехарчовых тавараў, то яны сёлета таксама падаралі:

— На працягу некалькіх гадоў рост цен на нехарчовыя тавары быў нязначны — з 2006 года гадавы прырост склаўда 4-10%. Прычынай нізкіх тэмпаў росту цен у гэтым сегменце спажывецкага рынку была вельмі высокая таварная насычанасць, у тым ліку і імпартнай прадукцыяй. Нестабільнасць у фінансавым сектары прывяла да таго, што рост цен на нехарчовыя тавары сёлета ў красавіку ў параўнанні з папярэднім месцадм склаў 105,6%, — па ведаміла Таццяна Міхалевіч.

Так, напрыклад, халадзільнік падаражэлі на 3,3%, пыласосы — на 4,5%, кухонныя камбайны — на 5,6%, будаўнічы матэрыялы — на 6,3%, тавары бытавой хіміі — на 6,7%, пральныя машыны — на 6,5%, ровары — на 8,9%, сінтэтычныя мыяныя сродкі — на 16,7, легкавыя аўтамабілі — на 29,8%. Пры гэтым, як адзначыла Таццяна Міхалевіч, найбольшае падаражэнне цен зафіксавана ў сталіцы. Калі казаць пра першы тыдзень мая, то прырост цен на спажывецкія тавары за гэты часпа ашцэні Белстата склаў 1,4%, пры гэтым адзначаны рост цен на мэблю на 2,5%, бытавыя электратавары — на 2,8%, сінтэтычныя мыючыя сродкі — на 4%.

### Хлеба на зарплату можна купіць на 99 кілаграмаў менш

— Бесперапынны рост цен з пачатку года пры адначасовым

зніжэнні рэальнай зароботнай платы (за сакавік 2011 года ў параўнанні са снежнем 2010 года яна склала 90,8% адбавецца на пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Калі ў снежні 2010 года на сярэднемесячную зарплату рабочыі і служачых можна было набыць хлеба жытне-пшанічнага 885 кілаграмаў, то ў сакавіку — 786 кілаграмаў, — прывяла дадзеныя Таццяна Міхалевіч.

Можна пералічыць зарплату і на іншыя прадукты: так, напрыклад, у снежні беларус ужо сярэдняю зарплату мог купіць на 30 літраў больш аленю, чым зараз, на 97 літраў больш малака, на 12 кілаграмаў больш свініны, на 11 кілаграмаў больш каўбасы варанай першага гатунку, на 210 кілаграм — бульбы, на 122 кілаграмы — цукру.

Калі казаць пра платныя паслугі, то яны з пачатку года падаралі на 11,8%, а іх унёсак у агульны ўзровень інфляцыі склаў 2,4%. Таццяна Міхалевіч адзначыла, што жыллёва-камунальныя паслугі сёлета падаражэлі ў сувязі з прыняццем адпаведнай пастановы Саўміна ў ліютым 2011 года — найбольшы рост у гэтай сферы быў зафіксаваны на паслугі газазабеспячэння — цэны выраслі тут у 1,7 раза. За чатыры месяцы 2011 года падаражэў таксама і гарадскі транспарт — на 18%, прыгарадны і міжгародны чыгуначны транспарт — на 13,7% і 11,3% адпаведна, аўтобусны міжгародны транспарт — на 7,4%.

### Белстат распрацоўвае персанальны калекюляр інфляцыі

Магчыма, неўзабаве ў беларускаў з'явіцца магчымасць не толькі атрымліваць інфармацыю пра

Яна павінна суправаджацца адпаведным сацыяльным пакетам мер падтрымкі, асабліва па маламабільных грамадзянах».

У сувязі з гэтым Міхаіл Мясніковіч лічыць, што мудрасць урада павінна заключацца менавіта ў тым, каб ажыццяўляць не адміністратыўнае стрымліванне цен, а разумны баланс даходаў і расходаў грамадзян.

«Бо не скарэць, што такое нястрымнае спажывецкае kredытаванне на фоне проста зарплатаў і невясокай прадукцыйнасці працы прывяло да таго, што на руках у насельніцтва і ва ўкладах сабралася шмат грошай, якія шукаюць свайго прымянення, — сказаў прэм'ер-міністр. — І вось гэта ў пэўнай ступені праўляецца ў куплі ў запас. Напрыклад, учора ў Мінску ў оверлёрных магазінах купілі золата і каштоўнасцў ў Br1, 1 млрд».

У працэсе прыватызацыі, якую плануе праводзіць Беларусь, агульны акант будзе зроблены на пошuku эфектыўных уласнікаў.

«Прыватызация для нас гэта не самацта. Трэба знайсці эфектыўнага уласніка», — падкрэсліў прэм'ер-міністр. Пры гэтым Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што таа крэдытная падтрымка «не звязана ні з якімі аб'яжараваньнямі, што мы павінны нешта прадаваць, гэта не прысутнічае ні ў якіх умовах прадастаўлення Kredыту з Антыкрызіснага фонду».

Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, Беларусь робіць акант у першую чаргу на прыцягненні прамых замежных інвестыцый, а таксама ў стварэнні транснацыянальных карпарацый. Аб фарміраванні такіх аб'яднаннў вядуцца перагаворы з расійскімі і украінскімі партнёрамі. Гэта неабходна для таго, каб умяцаваць свае пазіцыі і весці больш сур'езную работу на знешніх рынках.

У якасці прыкладу Міхаіл Мясніковіч прывёў планы Беларусі і Расіі па стварэнню холдынга на базе МА3а і КамАЗа. «Я задаволены тым, што супадаюць пункты гледжання. Гэта будзе не паглынненне некага некім, а ўзгодненая работа на аўтамабільных рынках двух буйных завадоў — МА3а і КамАЗа», — падкрэсліў ён. — Для Беларусі гэты праект неабходны «не проста для таго, каб прадаць і залацаць некія дзіркі, а для таго, каб стварыць канкурэнтаздольны вытворчасць».

Урад Беларусі распрацаваў новую сістэму мер дзяржпадтрымкі рэальнага сектара эканомікі. Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, урад апошнім часам афіцыйна працаваў над удасканаленнем мер дзяржпадтрымкі і ў выніку выпрацаваў новыя падыходы, якія дадуць магчымасць «расчысціць завалы» ў

### Белнафтахім з 24 мая павышае рознічную цану на бензін на 20%, на дызэляліва — на 24%

Канцэрн «Белнафтахім» з 24 мая павышае рознічныя цэны на нафтапрадукты. У адпаведнасці з загадам канцэрна № 191 ад 23 мая, тэкстам якога валодае агенцтва «Інтэрфакс-Захад», з 24 мая кошт 1 літра аўтабензіну маркі «Нармаль-80» з улікам НДС складзе Вr3850 (рост на 22,2%), Аl-95 — Вr3950 (рост на 19,7%), Аl-95 — Вr4350 (рост на 16%), дызэляліва — Вr3900 (рост на 23,8%).

### Мінчанін на БМВ збіў на пераходзе жанчыну і знік

Уначы 22 мая ў Мінску адбылося ДТЗ, падчас якога кіроўца на пешаходным пераходзе збіў жанчыну, пасля ўрзаўся ў іншы аўтамабіль і з месца здарэння знік. Праўда, праз дзень ён з'явіўся ў міліцыю і ва ўсім прызнаўся. Як паведамілі «Звяздзе» ў адзеле па агітацыі і прапагандзе ГУУС Мінгарвыканкама, кіроўца на «БМВ М5», рухаючыся па вул. Прытыцкага каля дома № 78, здзейсніў наезд на жанчыну, якая пераходзіла дарогу на нерэгульваным пешаходным пераходзе. Жанчына-пешаход была дастаўлена ў рэанімацыю.

**Алена КРАВЕЦ.**

### Сталіну не хапае кіроўцаў

Сёння дзяржаўнаму падпрыемству «Мінсктранс» не хапае амаль 400 кіроўцаў эксплуатацыйнага парка (гэта каля 7% ад неабходнай колькасці). Больш за палову з іх — кіроўцы аўтобусаў. Перша змена кіроўцы грамадскага транспарту пачынаецца каля 5 гадзін раніцы, а вярчэння заканчваюцца пасля гадзінны ночы. Пры гэтым малады вадзіцель аўтобуса атрымлівае прыкладна 1,5 млн рублёў, а прафесіянал, які мае вялікі стаж, — да 2,5 млн.

**Марга КРЭПАК,**

*«Мінск—Навіны».*

**Павел БЕРАСЕЙ.**

## Минский районный исполнительный комитет 23 июня 2011 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Расходы по подготовке документации (рублей)	Начальная цена земельного участка (рублей)	Задаток (рублей)



Спажывец

У ПОШУКУ... СШЫТКАЎ

У кожным школьным класе ёсць бацькоўскі камітэт, членам якога даводзіцца выконваць тэа і іншыя абавязкі. У нашым выпадку — набыць 30 шшыткаў у дрэбную клетку і столкі ж — у лінейку для экзаменаў па выніках дзевяці класаў. Здавалася б, элементарна справа, не валюта ж — звычайныя шшыткі. Але...

Спачатку разам з жонкай (менавіта яна з'яўляецца членам бацькоўскага камітэта) накіроўваемся ў гродзенскі гандлёвы дом «Нёман». Розныя шшыткі там шмат, але з патрэбнымі нашаму класу — праблема. Купляем апошня 14 шшыткаў у лінейку (расійскай вытворчасці па 620 рублёў), аднак трэба яшчэ 16, а ў дрэбную клетку — няма наогул. Калі будзе гэты тавар — невядома. Раць звярнуцца ў краму насупраць, аднак і там «пралёт». Пытаюся, ці заказвалі гэтыя шшыткі, калі то, што было, прададзена. Кажуць, што заказ быў, але пакуль не прывезлі. Так гэта ці не — праяртыце не пакупнікам. Нам трэба сёння, у выхадны, а не ў нейкай перспектыве выканаць свае грамадскія функцыі.

Разлічваем, што гэта атрымаецца ў краме «Кандлер» на Грандзкім рынку. Але марна. Абнадежваюць, што, мажліва, патрэбныя нам шшыткі, добрушскай вытворчасці, будуць на наступныя тыдні. А гродзенскіх, з мясцовай друкарні, кажа прадавец, у іх не бывае, бо там патрабуюцца папярэдняе аплата.

Мажліва, нам пашанца на рынку «Паўднёвы»? Аднак і там у краме канцтавару шшыткаў у дрэбную клетку і лінейку няма, раскупілі, а новую партыю яшчэ не завезлі. Зноў прыйджаць? Але дзе ж набярэцца часу на такія «дрэбязі»? Ды і якім жа будзе «сабекошт» гэтых шшыткаў з улікам транспартных расходаў?

Праўда, у «Паўднёвым» параілі стопрацэнтны варыянт вырашэння нашага пытання — у краме «Аркуш» на вуліцы Паліграфістаў. І сапраўды, там меліся ў наяўнасці патрэбныя нашаму дзявятаму класу гродзенскія шшыткі — па 550 рублёў. Але і там не атаварыліся, бо перад гэтым нам трапіла на вочы крама на суседняй вуліцы Антонава, дзе гэтыя шшыткі ў дрэбную клетку каштавалі 460 рублёў, а ў лінейку, іншага беларускай вытворцы, — па 230 рублёў.

Воць так мы, нарэшце, выкалі абавязкі бацькоўскага камітэта. У адным выпадку — «прайгралі» (620 рублёў), у другім — «выйгралі» (230 рублёў). Можна, трэба было спачатку вывучыць «шшыткавы» рынак? Але нам здавалася, што гэта элементарна...

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Здарэнні

Уцэчка аміяку на Маладзечанскай масласырбазе. Адзін чалавек шпіталізаваны

Уцэчка пару аміяку была з халадільнай устаноўкі, што знаходзіцца на складзе для захоўвання замарожанай прадукцыі. Канцэнтрацыя склапа 600 мг/м куб. пры дапушчальнай норме 20 мг/м куб. Пары аміяку за межы склада не выйшлі.

Сяргей РАСОЎКА.

У пакары загінула трое малалетніх дзяцей

Жудасная трагедыя, якая забрала жыцці трох малалетніх дзяцей, здарылася ў нідзелью ў вёсцы Вялікая Кракотка Слонімскага раёна, паведальме прэс-служба Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС.

Калі шасці годзін раніцы бацька пайшоў на працу, а крху паазней хату пакінула маці. Дзеці (сямгадовае Наталля, пяцігадовае Таціяна і трохгадовы Вадым) засталіся адны. Суседзі заўважылі шыбы дым, што выйшоў з-пад даху дома № 15, паведальмі аб пакары ў МНС і паспрабавалі ўвайсці ў хату, аднак дзверы былі замкнутыя. Непадалёк пражывае дзядуля малях. Калі ён даведася аб пакары, то кінуўся да ўнучка, але... Пакой быў напоўнены едкім дымам, тлелі драўляныя перагародкі, коўдра і адзенне на падлозе. Дзядуля вынес дзяцей на свежае паветра, аднак рэанімацыйныя мерыпрыемствы, што праводзіліся выратавальнікамі і медыкамі, не вярнулі іх да жыцця. Урач канстатаваў іх смерць. Паводле папярэдняй версіі, прычына пакары — дзіцячая свавольства з агнём. Сям'я, дзе адбылася трагедыя, характарызувалася як «джыка», бацька і маці зноўжывалі спіртныя і не разгаліна на неаднаразовыя просьбы і патрабаванні розных служб; у тым ліку і МНС, наведзі парадак у доме і заняцця дзецьмі. Дарчы, закам прадуваджана крмынальна адназчасна за пакарае на ўнебеспечы дзяцей, нават з пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў. Але хіба ж можа быць больш жорсткае пакарэнне, чым страта траіх дзяцей?

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Загінуў шшыцкі класік

Калі вёскі Васілія Кругоўкі Ганцавіцкага раёна ёсць вадаём. Там і сабраліся 12-13-гадовае хлопчыкі ў адзін з цёплых дзён. Адзін шшыцкі класік з гэтай кампаніі вырашыў адрыць купальны сезон. Але ў халадной яшчэ вадзе стаў тануць, а таварышы не паспелі выцягнуць яго з вады.

Начная трагедыя

У Івацэвіцкім раёне пад коламі грузавіка загінулі два матацыклісты. Аварыя на трасе Івацэвічы-Пінск калі вёскі Гіргішы здарылася ў тры гадзіны ночы. Вялікагрузны «Мерседэс» «дагнаў» матацыкл, якім кіраваў 28-гадовае мясцовае жыхар. У выніку сутыкнення матацыкліст і яго пасажыр-равеснік загінулі на месцы. Аб здарэнні ў міліцыю паведальмі кіроўца грузавіка, 50-гадовы мічманін. Клі паведальмі ў Брэсцім абласным упраўленні ДАІ, сёлета ў вобласці гэта 13-е ДТЗ з удзедам матацыклістаў. Пяць чалавек загінулі, 12 атрымалі раненні.

Яна СВЕТАВА.

Ніхто не ведае свайго часу

У в. Любішчыцы (Івацэвіцкі раён) 80-гадовае пенсіонерку напаткала нечаканая смерць. Жанчына выходзіла з хаты, зачэпалася за металічны кроў дзвярэй і задушылася адзеннем.

Мыў бутэлькі

Беспрацоўны з в. Моравіль (Бярозаўскі раён) пайшоў на возера, якое знаходзіцца побач з вёскай, мыць бутэлькі і дадому не вярнуўся. 47-гадовы мужчына ўтапіўся.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

СЕННЯ вялікая колькасць фірм гатава цалкам узць на сябе арганізацыйны выпускнога — падабраць месца, дзе ён будзе праходзіць, прадумаць меню і праграму. Часам менеджары святочных агенцтваў вывдаюць на бацькоўскія сходы, дзе і распавядаюць пра ўсе свае паслугі.

Дзеткама разнастайныя фірмы прапануюць наладзіць выпускны як у школе, так і ў рэстаране (меню ад 90 тысяч да 90 баксаў з чалавека, плюс праграма — яшчэ ад 30 тысяч), у сядзібе альбо з выездам на прыроду, куды будзе дастаўляцца рэстаранная ежа альбо дзе арганізуюць шашлык і палевую кухню. Прычым можна не абмяжоўвацца толькі адным выпускным вечарам, а святкаваць з размахам у два дні. Прынамсі, некаторыя 11 класы ўжо так і вырашылі: пасля выпускнога вечара ў школе яшчэ «паразвітаваць» за яе межамі, яны замаўляюць сядзібы (арэнда сядзібы ў суткі на душу 40 тысяч), як належыць, — з саўнай, більярдам і шашлыкамі.

Калі ёсць жаданне, можна вывараіцца ў караке-клуб, рэстаран, кавярню. А можна скарыстацца кэйтэрынгам (ад 80 тысяч з чалавека) — заказач рэстаран у школу. Тады ежу даставяць у ваш клас (альбо арганізуюць сталы каля школы альбо ў яе холе). Замавіць можна не толькі ежу, але і мэблю, посуд, абрусы на сталы, святочнае афармленне і нават абслугоўванне афіцыянтамі.

Меню можна прадумаць самім. А можна зноў жа даверыцца прафесіяналам. Ды зноў зрабіць не горш, чым на якім вывелі. Некаторыя рэстараны прапануюць эксклюзіўныя і тарты на заказ, і шакаладныя фантаны (390 долараў), і феерычныя шоу ад шэф-повара. Выпускнікам ВНУ прапануюцца і катэзіль-бары (яны таксама бываюць «вызыянны», піраміды з бакалаў, калыян-бары (зразумела, са сваім меню калянаў на розных ігрэдэнтах).

Залу, дзе будзе праходзіць святая дзяд, за грошы бацькоў яма абавязваюцца афарміць шарамі (з іх могуць рабіць фігуры і наогул цэлыя дэкарацыі, прычым афармленне актавай яды шарамі каштуе 60-250 долараў), стужкамі, жывымі кветкамі, карцінамі, статуямі ці нейкімі дэкарацыямі, магчыма і святэвое афармленне, фотасценка, ці праекцыя фота выпускнікоў.

Прапаўну з забаўляльнай праграмай выпускнога таксама вельмі шмат — ад дыскацікі ці 3D-шоу да эксклюзіўнага сцэнарыя і томатчынай вечарыны. Хочаць — спяваюць караоке ці праглядзіць відэафільм, адняты пра ваш клас, альбо вам арганізуюць канцэрт зорак эстрады. Можна паўдзельнічаць у розных конкурсах ці пагадзіцца на майстар-клас па індыйскіх ці арабскіх танцах. Сярод прапаўну ёсць нават упрыгажэнні рук выпускнікоў экзатычным індыйскім малюнкамі і салют з сапраўдных матылькоў.

Можна аздобіць выпускны лезарым ці неонавым шоу, выступленнямі феаершчыкаў, пеннай вечарынкай, палпровым ці пясончым шоу, а для старэйшых дзетка (якія зачынулі вучобу ў ВНУ) — і зрачатычна праграма. Была б толькі патрэба — выпускнікам прапануюць музыкантаў, факіраў, клоўнаў, ліозыянстаў, танцоўраў, парадыстаў, цыркавых артыстаў, касцэдэраў, цыган. Экс-вучні могуць паклікаць да сябе зорак, прычым не толькі беларускай эстрады, але і замежнах на выкананні ў Расіі і Украіны. Далей выбіраем дыджэй і тамаду (прабачце, агаварылася — прафесіянага вядучага). Сёння на рынку яны ў асноўным рускамоўныя, але калі заадацца мэтаі, можна знайсці і вядучага на роднай мове. А паколькі арганізатары вывелі і выпускныя вечарыны займаюцца адны і тыя ж людзі, то сёння выпускныя па сваім антуражы (выдатках) ужо больш нагадваюць вывелі.

У многіх фірмаў што выпускны, што вывелі падацца па «дактанай» схеме. Але, акрамя «канверсных» праграм, выпускнікам прапануюць і эксклюзіўныя сцэнарыі, з улікам усіх фантазіяў (калі тыя, зраумела, ёсць). Калі паслугі вядучага і дыджэя абыходзяцца каля 300 баксаў (але асобныя вядучыя могуць каштаваць і 1,5-2 тысячы долараў), то зматычнай вечарынка пацягне не менш чым 1000 долараў (і гэта толькі пачатковы кошт). Таму такія паслугі часцей карыстаюцца студэнты, якім знайсці 1000 долараў з носна на падобнае святая працей, а школы за...

Не, тут вы не сустрэце ахаў-вохаў і ўзнёслых разважанняў пра незабыўныя школьныя гады, пра «выхад у новае жыццё», пра «самую гадоўную падазю ў жыцці». Можна, таму, што мне, выпускніцы 90-х гадоў, школыны выпускны ўжо не падаецца падзейі сусветнага маштабу ці, як мінімум, самым знакавым ўятам у жыцці. А можа ў мяне проста зараз настроі такі. Шкодны.

Паспрабу праісціся па сучасных школьных выпускных. Так што ж сёння прапаўнуваецца выпускнікам-2011?

Сучасныя хлопчыкі і дзяткі ўсё менш задумваюцца над тым, як незабыта правесці выпускны вечар. А нашошта, калі можна скарыстацца усім гатавым? І гэта тычыцца не толькі святочнага стала, але і афармлення памяшкання і забаўляльнай праграмы. Я апытала з дзясатка выпускнікоў розных сталічных школ пра тое, якім яны хочучь бацьць свай выпускны. Абзавана сваякоў, чые дзеці летас развіталіся са школай. Нарэшце ўлезла ў інтэрнэт у надзеі знайсці форумы з гарачым абмеркаваннем будучага выпускнога. Н-да, фантазія сучасных выпускнікоў праце толькі, калі справа тычыцца... выбару святочнай сукенкі. А чым дзець запуюнены выпускны баль — гэта ўжо праблема не выпускнікоў, а хутчэй іх «мецэнатаў» — бацькоў. На што ж яны гатовы расказаціцца?

Выпускны-2011: ЗОРКІ У ПАКАЛАДНЫМ ФАНТАНЕ?

маўлюць падобныя праграмы радзей, прычым, як правіла, святая праводзіцца і для асобнага класа, а для цэлай паралелі. Замавіць жа можна стылізаваны выпускны на любы густ — савецкі з гальштукамі, венецыянскі баль-маскарад, антычную, пляжную, пірацкую, гангстарскую, вясковую, іншпаллетную вечарынку, альбо нешта а-ля «французская моладзевая камедыя «Бум» ці «Зорныя войны», «Стыліягі», «Уручанне галівудскай прэміі», «Камедзі-клуб», «Амерыканскі футбол», «Тэлевізійная студыя» і г.д.

Крута сядзецц на шы ў бацькоў, размахваючы ножкамі, і горда заявіць, што вы — самая крутая, што ў вас будзе лепшы выпускны. Нейк забавна ад школьнага чучы, што яны вырашылі эканоміць: не святкаваць у рэстаране, а заказач усе ў школу. А на эканомлення (!) грошы казачь сабе яшчэ нейкай паслугі. Напрыклад, салюты, феерверкі, жывых галубоў ці нябесныя літаркі (адзін літаркы дыяметр 60-80 см каштуе 17-19 тысяч), якія запуюкаюць ў неба на святані. І я гэта яшчэ забыліся на чыровныя дывановыя дарожкі і на абсыпанне выпускнікоў палёсткамі руж (які сёння прынята ў маладзці)? Калі ўжо «звядзіць» — дык «звядзіць» па поўнай праграме!

Некаторыя замаўляюць на выпускны фота- і відэадымкі. Ды і самы выпускны школьныя альбомы сёння — гэта ўжо не банальныя фоткі з прозвішчамі аднакласнікаў. Сучасныя выпускнікі могуць набыць крэатыўныя альбомы, якія нада падобныя на гламурныя часопісы ці кнігі. Фотаздымкі «мадэльяў» для школьнага альбома правадзіцца ў студыі. Каштуе такое задалёва — 80-140 тысяч.

За дзетка нават гатовы вырашыць праблемы са шапцерам на высокіх шпільках: каб сустрэць святане сучасным выпускнікам неабавязкова... тупаць уласнымі ножкамі. Варта толькі ўзць у арэнду лімузін. Там жа можна наладзіць вечарынку — у лімузінах ёсць бары з бакалаў, MP3 і DVD-плеер, ЖКІ экраны, сцэнны дым, шаравыя жалкі, неонава падсветка, лазерная шоу, зорнае неба, люстраны верх. Часам не ўсе аднакласнікі згодныя на такую фішку, тады на падобную раскошу сідкаюцца асобныя вучні. Вядома, тады лімузінчык абыходзіцца даражэй. Гадзіна на такіх колах можа пацягнуць на 220 долараў.

Інтэрнэце я знайшла прапаўну для выпускнікоў і наконт арэнды карэт і сігвеяў (гэта такія электрычныя самакаты, 2 колы якіх размешчаны злева і справа ад кіроўцы). Дарчы, выпускнікоў, якія скарысталіся б такой паслугай, і пакуль не знайшла. Затое патрапіла на адзінаццацікласнікаў, якія падуваюць пра выпускны ў трамвай і нават жадаюць выправіцца на пейнбол.

Воць толькі ці не забыліся вы, што ў вас за свята? Развітанне з чым? Са школай і



Фота: М.Міхалевіч/БЕЛТА

абыходзіліся без «крутых» цацак, мабільнікаў і рэлегетараў, пачынаючы ўжо з малодшых класаў. Калі мы не разумелі нейкіх школьных пытанняў — нам не вярталі адразу «хуткую дапамогу» — рэлегетараў. Веды трэба было спасцігаць самастойна. Нэўжо гэтакімі зараз вучацца толькі ва ўніверсітэце? Гэта былі нашы асабістыя праблемы, тут усе залежала ад пэўных дзясняў. Ці будзем сядзецц мы над пэўнай задачкай некалькі гадзін і паспрабуем разабрацца з ёй самастойна альбо паспрабуем выкіраціцца нейк па-іншаму; дамювісь, які спісаць. І тое, і другое патрабавала адпаведных дзясняў. Можна, раней дзеці былі больш самастойнымі? А зараз жывуць на гатавым: можна ў любы час прываца на дапамогу бацькоўскай грошы і рэлегетараў выддаць поўнасьцю разжаваны матэрыял.

Раней дзеці раслі без інтэрнэту, і каб аздобіць нейкім чынам даволі сумае школьныя жывіць, даводзілася шваціць звілінамі і праўляць пэўную фантазію. Нэхай нашыя школьныя вечарынкы, святы, КВЗ былі не фантаны. Але мы прыдумуем іх самі! Мне падаецца гэта лепшым, чым не стварыць анічога, ці, што яшчэ горш, нават не ўзяць чужую ідэю з інтэрнэту, не пацікавіцца.

Акрамя таго, для многіх гэта апошні час правяць сябе, паказаць, што вы не шэрая мышка, а сапраўды зорка, і дарэмна вас не заўважалі.

Не, я не прапаўну ўзвесці выпускны да банальнага канцэрта школьнай самадзейнасці і пасядзелак у сумнай сталодцы. Але хіба добра, што выпускныя змяняюцца вяселымі забавамі?

Кі і нейк пужаюць заплыты сучасных дзетка. А можа, гэтыя заплыты правакуюць іх мамы і таты?

Мае бацькі — пакаленне савецкіх часоў, якое жыло па прынцыпе «як усё», не «пантаваць», тым больш што і асабіваля магчымаасць «вылучыцца» ў часы дзеціцы ты не было. Можна, таму і мы, іх дзеці, яшчэ ашдачна ставіліся да грошай. Мы

Вам слова!

Вольга ДУБОВІК, выпускніца-2011: «Асабіста мне падаецца, што выпускны лепш праводзіць у самой школе ці побач з ёй, інакш гэта будзе больш нагадваць нейкую вечарынку, якія падацца на Дзень народзінаў (а такіх мы яшчэ шмат паспеем справіць), а са школай мы ж развітаемся толькі аднойчы. І так многа хочацца паспець абмеркаваць з сябрамі ў наш апошні дзень. Калі мы прыйдзем на выпускны ў кавярню, мы хутчэй будзем адчуваць і паводзіць сябе, як проста дамы ў шыкоўных сукенках. А калі прыйдзем у школу — як сапраўды выпускнікі. Тут жа нам знаёмы кожны куточак! Мая сястра два гады таму адзначала выпускны ў кавярні, якая знаходзіцца недалёка ад школы. Там не было нічога асабівага: простыя конкурсы, віншаванні, дыскатата, сталы. Але ўсім было весела, моладзь добра «патусіла», пагутарыла. Я не ведаю, нашошта некаторыя выпускнікі замаўляюць артыстаў. На выпускны гадоўнымі героямі павіны быць мы, а не нейкія там зоркі эстрады ці тамады. Мы ж урэшце не на канцэрт збіраемся, а каб проста павесаліцца, пагутарыць, а можа, і пасувацца».

Вольга ДЗМІТРЫЕВА, выпускніца-2010: «Адметная фішка нашага выпускнога — гэта арэнда лімузіна. Праўда, на гэта пагадзіліся не ўсе, таму пацілі толькі тыя, хто быў «ліза». Не лічу, што гэты «шык» быў патрэбным. Мы раздзялілі: адна палова класа піравала ў лімузіне, а другая — жыла сваім жыццём. Было сумна, непрыемна, і хацелася пачуць дадому. Дыскатата ў кавярні — гэта здорава, але не больш за тое. Узадаць з выпускнога асабіва няма чаго».

Алена МІМРЫК, выпускніца-2009: «Калі набліжаецца выпускны, то ўжо і не так істотна, дзе ён пройдзе. Гэта настолькі моцныя эмоцыі, што на многія рэчы, якія табе за доўгія гады ў школе, здавалася б, надкуціць, ужо не звяжаць. Нават на ўрачыстую частку ў школьнай актавай зале глядзіш нейк па-іншаму. У гэты дзень сапраўды святочным падаюцца нават словы «заэвананага» школьнага хору, аднаўкавыя з года ў год танцавальныя нумары. Хачуцца расцалаваць нават тых настаўнікаў, якіх недадуліліва, бо яны падаюцца самымі роднымі ў свеце. Асабіва цікава бачыць усіх сваіх аднакласнікаў у новым амплуа, у святочных строях — быццам бы гэта яны, а быццам бы і не. Шкада, што іх такіх ты раскрываеш для сябе толькі ў апошні дзень. Здаецца, усё напоўнена нейкімі сімваламі. Ну што там такога — выпусцілі паветраныя шарыкі ў неба? Але ў гэты хвіліны сапраўды вершы, што яны сімвалізуюць, што гэтыя мы выпраўляемся ў нейкі цікавы нэзведаны шлях. А сустрэча святання — як здорава! Мы ўпершыню (!) усім класам гулялі да святання. І проста праісціся, шарэнгай, узрушыся за рукі, не звяжаючы, ці побач з табой — твой лепшы сябар, ці наогул аднакласнік, з якім ты асабіва і не сябраваў, — гэта таксама шчасце. Там выпускнікам гэтага года параю проста не «парыцца», а жыць гэтым шчасцем».

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 23 июня 2011 г. в 15.00 СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, принадлежащего на праве собственности Белорусскому республиканскому союзу потребителей обществ – Белкопсоюз, на праве хозяйственного ведения – Частному производственному унитарному предприятию «Деревообрабатывающий комбинат Белкопсоюз»

Table with 7 columns: Номер лота, Наименование имущества должника (предмета торгов), Марка, модель, Инв. №, Начальная цена продажи, рублей без учета НДС, Размер задатка, руб., Характеристика. It lists 11 lots for auction, including various types of equipment like ventilation systems, lathes, and transporters.

Местонахождение лотов: г. Бобруйск, ул. Рогачевская, 37. Продавец: Частное производственное унитарное предприятие «Деревообрабатывающий комбинат Белкопсоюз», находящееся в процедуре банкротства (213804, г. Бобруйск, ул. Рогачевская, 37). Организатор торгов: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» (220034, г. Минск, ул. Чапаева, 4-222, р/с 3012105618010 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», код 369, УНН 102353509, ОКПО 55484006). Место проведения торгов и подачи документов: в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация». Номер расчетного счета продавца для перечисления задатка: Получатель платежа ЧУП «Деревообрабатывающий комбинат Белкопсоюз» – р/с 3012112230002 в ОАО «Белэканомбанк» отделение в г. Бобруйске, код 153801214, УНН 700015606, ОКПО 01789865. Условия продажи: Демонстрация вывоз оборудования производится за счет Победителя (Претендента на покупку), Победитель (Претендент на покупку) возмещает НДС по ставке 20 % от цены продажи предмета торгов. Срок заключения договора купли-продажи: В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов. Срок и условия оплаты за предмет торгов: Определяются по согласованию Победителя торгов с Продавцом при заключении договора купли-продажи, но не позднее одного месяца со дня проведения торгов. Срок подачи документов для участия в торгах, осмотра предмета торгов и внесения задатка: с 24 мая по 22 июня 2011 г. включительно до 16.00. Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предоставить по указанному адресу следующие документы: заявление на участие в торгах; платежные поручения о внесении участником торгов суммы задатка с отметкой банка об исполнении, паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам – доверенность представителя юр. лица (в случае необходимости), копии и оригиналы учредительных документов и свидетельства о гос. регистрации; представителям физ. лиц – нотариально заверенную доверенность; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; юр. лицам и физ. лицам – документ о состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорус. (рус.) язык; представителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в установленном порядке доверенность. Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 15 процентов от начальной цены имущества должника. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов (продавец) вправе снять имущество с торгов до объявления его проданным. Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере 10 % от цены продажи предмета торгов не позднее 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов. Получить дополнительную информацию о порядке имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА

ОТ 24.05.2011

Сведения о застройщике: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Лада ОМС-Инжиниринг» (ООО «Лада ОМС-Инжиниринг»). ООО «Лада ОМС-Инжиниринг» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС-Инджи» ЗАО. Местонахождение: г. Минск, ул. Грушевская, 91, пом. 2Н, комн. 30. Режим работы: рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30; выходной день – суббота, воскресенье. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191118730. Сведения о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет: 1. 9-этажный 5-секционный 175-квартирный жилой дом № 91 на ул. Грушевской в г. Минске; 2. 15-17-этажный одноклассный 82-квартирный жилой дом № 15 на ул. Маяковского в г. Минске со встроенно-пристроенными помещениями подземного гаража-стоянки, магазина и аптеки; 3. 7-этажный 5-секционный 135-квартирный жилой дом № 3 на ул. Щорса; 4. 15-этажный одноклассный 89-квартирный жилой дом № 8 на 3-й ул. Щорса. Цель проекта – строительство объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами общественного назначения на территории в границах ул. Маяковского, ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевоы со сносом существующей усадебной жилой застройки в границах ул. Маяковского, ул. Денисовской, ул. Денисовской, р. Овсюльск и выделением 1-ой очереди – многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами административно-общественного назначения. Жилой дом № 5 по генплану (1-й пусковой этап) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц путем заключения договоров создания объектов долевого строительства. Сведения о сроках реализации: Начало строительства – апрель 2011 г. Ввод объекта в эксплуатацию – первое полугодие 2013 г. У застройщика имеются: – решение Мингорисполкома о разрешении строительства от 24.03.2011 № 731; – проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза» (заключение от 04.10.2010 № 1085-15/10). Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, территория в границах ул. Маяковского, ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевоы. Количество предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства. По жилому дому: -1-комнатные – 3 шт., -2-комнатные – 2 шт., -3-комнатные – 2 шт. Цена одного квадратного метра общей площади жилых помещений (без отделки) составляет 6 500 000 белорусских рублей (5 500 000 белорусских рублей для нуждающихся в улучшении жилищных условий). Данные о правах застройщика на земельный участок: земельный участок предоставлен застройщику решением Мингорисполкома от 24.03.2011 № 731 площадью 0,3737 га. Элементы благоустройства: создаются площадки для отдыха, детская площадка, газоны, озеленение; покрытие проездов к дому – двухслойный асфальтобетон, тротуары – мелкоразмерная плитка, дорожек и площадок – спещмес и плитка. Общее имущество дольщиков – межквартирные лестничные клетки, лестницы, коридоры, крыша, теплоподполье, несущие, ограждающие конструкции, оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы благоустройства и озеленения. Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию (1-го пускового этапа) – первое полугодие 2013 г. Сведения о договорах строительного подряда: договор подряда с ООО «Гранитстройинвест» от 28.03.2011 № 28-03/1. Условия ознакомления с информацией по проекту: тел.: 8 017 220 40 43, VЕLСOM 8 029 699 40 32; на сайте http://www.lada-park.by/ либо по адресу: г. Минск, ул. Грушевская, 91, пом. 2Н, комн. 3а.

СПАСЕНИЕ ОТ КРИЗИС В ВЫГОДНОМ ВЛОЖЕНИИ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ! Организация ищет заинтересованных лиц для коммерческой застройки участка ПЛО

# «Цукар-пясок, што выпрацоўваецца з цукру-сырцу і з цукровых буракоў, не адрозніваецца па паказчыках якасці і бяспекі»

У «Звяздзе» ад 13 мая пад рубрыкай «Гарачы тэлефон» быў надрукаваны матэрыял «Пытанне пчалаводы засталася без адказу». У ім мы распавялі, як цягам трох месяцаў — з сярэдзіны лютага — спрабавалі адшукаць адказ на пытанне: ці будзе на ўпакоўцы цукру ўказаная інфармацыя, з якой сыравіны ён выраблены? Справа ў тым, што цукар з трыснягу цюламі не перапрацоўваецца, пры падкоркцы ім яны гінучы (бязца бы з-за таго, што такі цукар апрацоўваецца хлорам). Вос пчалаводы і прасілі насносіць пры расфасоўцы салодкага пяску якаў небудзь адзнаку пра яго паходжанне, бо ў крамах прадаўцы маглі назваць толькі завод-вытворцу, а пытаннем адносна сыравіны не валодалі.

У КУП «Белпчалаводства» Мінскай вобласці патчае ад шараговых пчалаводу нам пацвердзілі і паведамілі, што на іх прасьбу ў канцэрн «Белдзяржхарчпрам» навосіць на ўпакоўку цукру з трыснягу вышэйазначаную інфармацыю адказу не дачаліся. Не змагі атрымаць яго і мы: спачатку нас папрасілі аформіць пісьмовы запыт, на які будзе рэзаванне, аднак потым паведамілі, што інфармацыя нам дадуць самі цукровыя прадпрыемствы. Маўляў, яны могуць вырашаць самастойна такое пытанне. Аднак ніякіх звестак адтуль рэдакцыя так і не дачалася. А вось адказ з Беларускага дзяржаўнага канцэрна харчовай прамысловасці «Белдзяржхарчпрам» пасля выдуху публікацыі 13 мая паступіў практычна імгненна — на пяты дзень.

«Канцэрн «Белдзяржхарчпрам» разгледзеў матэрыял, выкладзены ў артыкуле... аб шкодзе падкоркі пчол цукрам, што выпрацоўваецца з цукру-сырцу трысняговага, і аб неабходнасці наваосення на ўпакоўку інфармацыі пра сыравіну, з якой айчыннымі арганізацыямі цукровай галіны выпрацоўваецца цукар-пясок (з цукровых буракоў ці з цукру-сырцу трысняговага), і паведманяе наступнае.

У адпаведнасці з міждзяржаўным стандартам ДАСТ 21-94 ЦУКАР-ПЯСОК (Тэхнічныя ўмовы), сыравінай для вытворчасці цукру-пяску служаць цукровыя буракі ці цукар-сырцэ.

Незалежна ад сыравіны, якая выкарыстоўваецца, гатовы прадукт — цукар-пясок — выпрацоўваецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі вышэйазначанага стандарту (з аднымі і тымі ж характарыстыкамі па

арганалептчных, фізіка-хімічных, мікрабіялагічных паказчыках, а таксама ўроўнем цяжкіх металаў і пестыцыдаў, якія дапускаюцца) па тэхналагічных інструкцыях з захаваннем санітарных нормаў і правілаў, зацверджаных ва ўстаноўленым парадку. Пастаянны кантроль за якасцю цукру-пяску, што вырабляецца, ажыццяўляецца хіміка-тэхналагічнымі лабараторыямі цукровых заводаў.

Улічваючы, што цукар-пясок, які выпрацоўваецца з цукру-сырцу і з цукровых буракоў, не адрозніваецца па паказчыках якасці і бяспекі, канцэрн «Белдзяржхарчпрам» лічыць дастатковым наваосенне на маркіровачных этыкетках, якія прымацоўваюцца да мяхоў з цукрам-пяском, інфармацыі, якая павінна адпавядаць патрабаванням ДАСТ 21-94 і СТБ 1100-98 «Прадукты харчовыя, інфармацыя для спажыўца» (наймаенне прадукцыі; наймаенне і месцазнаходжанне вытворцы; маса нета; харчовая пажыўнасць; год вырабы; умовы захоўвання; абазначэнне ДАСТ; інфармацыя пра сертыфікацыю) без указання сыравіны, што выкарыстоўваецца для вырабы цукру-пяску.

Праз рэдакцыю газеты «Звязда» хацелася б атрымаць інфармацыю пра тое, якім чынам пчалаводы, набываючы для падкоркі пчол цукар-пясок у гандлёвай сетцы, ідэнтыфікуюць яго з цукродна-сыравіну (цукровыя буракі ці цукар-сырцэ трысняговы), выключаччы іншыя фактары, што ўплываюць на адмоўную змоўку пчол.

Адначасова, у сувязі з наўнаасцю зараз на цукровых заводах цукру, выпрацаванага з цукровых буракоў ураджаю 2010 года, лічым мэтазгодным КУП «Белпчалаводства» Мінскай вобласці звярнуцца ў канцэрн «Белдзяржхарчпрам» адносна выздзялення фонду на набыццё цукру бурчнага».

Ад рэдакцыі адзінай рэмарка пра тое, якім чынам пчалаводы ідэнтыфікуюць цукар па зыходнай сыравіне. Дарочы, пачутая ад іх жа саміх яшчэ ў лютым. Калі, як пішуць нам з канцэрна, «выключаныя іншыя фактары, што ўплываюць на адмоўную змоўку пчол», а пчолак падкармілі цукрам і яны загінулі, значыць салодкі пясок быў выраблены не з цукровых буракоў, а з трыснягу. Прынамсі, у адказе з канцэрна пра бяспеку такога цукру менавіта для пчол прама нічога не сказана.

Сяргей РАСОЛЬКА.

## Кватэрнае пытанне

# РОЎНЫМІ ДОЛЯМІ. 40 ГАДОЎ

*Мы — шматдзятая сям'я, у 2007 годзе будавалі кватэру ў доме ЖБК з выкарыстаннем аднаровавай бязвыплатнай субсідыі і льготнага крыдты. Сёлета ў нас можа з'явіцца шанс, каб яго цалкам пагасіць (дапамога абыякаю бацькі). Адзінае — не ведаем, ці спадзяецца тады на фінансавую падтрымку з боку дзяржавы? А. С., г. Мінск.*

Выдзяленне фінансавай дапамогі дзяржавы ў пагазненні запазычанасці па льготных крыдэтах шматдзятным сем'ям ажыццяўляецца ў адпаведнасці з падпунктам 1.13 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 красавіка 2000 года № 185 (з улікам унесеных змяненняў і дапаўненняў).

Гэтым жа падпунктам вызначана, што ўказаная фінансавая дапамога выдзяляецца роўнымі долямі ў тэрміны, вызначаныя крыдэтным дагаворам. Выплата працэнтаў за карыстанне шматдзят-

нымі сем'ямі часткай ільготнага крыдты, якая падлягае пагазненню за кошт фінансавай дапамогі дзяржавы, таксама ажыццяўляецца дзяржавай роўнымі часткамі ў тэрміны, вызначаныя крыдэтным дагаворам.

Значыць, у поўным аб'ёме матэрыяльна дапамога можа быць аказана, калі пагазненне крыдты дадзена ў тэрміны, вызначаныя крыдэтным дагаворам (для шматдзятных сем'яў — да 40 гадоў).

Віктар САВІЦКІ.

## Практыкум

# І ХАЙ ПЛЫВУЦЬ!

*Мы — вельмі даўня падпісчыкі «Звязды», любім газету, знаходзім шмат цікавай і патрэбнай інфармацыі на самых розных тэмах. Адзінае... Хацелі б завесці качак. Напішыце, як іх гадаваць, чым карміць?»*

Качак найлепш гадаваць на цяжкай вадзе, у ёй яны знойдуць для сябе ўсё патрэбнае і будучы расці, лічы, без выдаткаў. Пры хатнім утрыманні ў рацыён трэба абавязкова ўключаць раску (чым больш, тым лепш), пасечаную крапіву, лебяду, капуснае лісце, жалуды, буйназёрныя пясок. Дарослым вадаплаўцам і ў разумных межах можна дадаваць у мешань тушчынныя камбікары.

Качкі выгадныя сваёй, скажам так, «усёяднасцю». Калі трохі паклапаціцца, ім можна нарыхтаваць ахдоху, што атрымліваюцца пры чысціцы зерня розных культур і звычайнай выдкаваюцца: корм — дармавы. Увосень качкі могуць істотна набраць вагу, калі іх на пару тыдняў пасадзіць у цёмнае цёснае памяшканне, даваць сырую пасечаную гародніну (моркву, бручку, бульбу) з добра распанаранай мяккай і, вядома ж, вадой.

Ранняя вясна для качак, як і для іншых птушак, лепшы тэрмін вывесці патамства. Каб гэта адбылося, вадаплаўцы павінны зімаваць у цёплым хляве. У снежні-лютым іх (асабліва качара — 1 на 10—12 самак) варта падкарміць.

Несціся птушкі пачнуць у сакавіку. Але на чужыя яйкі качкі садзяцца неахотно. Таму варта дабрацца свае (15—17 штук). Гняздо лепш накрываць дошкай і не пакідаць памышканне адчыненым. Корм будучай матулі (розную мешань са здробнага зерня, сухага хлеба, пасечанай крапівы) і пітво падаваць удобнаста (качкі вельмі пражэрлівыя), і што называецца, «у пасцель» — два разы на дзень.

Праз два тыдні яйкі з гнязда варта правярць — на прасвет супраць сонца. Аплодненія — да палавіны цёмныя. Неаплодненія — лепей выкінуць.

На 28 дзень трэба чакаць прыплоду, але адрозж ж малых не карміць: свае першыя суткі яны павінны пабыць пад качкай галоднымі. На другія, калі зробіцца лёгкімі і жывымі, іх можна пусціць на падлогу і пачаставаць — накрышанымі яйкамі, папярэдне замочаным хлебам, ячмыні крупамі.

Малых цягам некалькіх дзён трэба патрымаць у цёплым чыстым памяшканні. У добрае надвор'е паступова прывучаць да волі, але ў халодныя і дажджлівыя дні, пакуль качанята без пер'я, на вуліцу не выпускаць. Не дапускаць і намакання, бо малым прагражае прастуда.

Качанят, пакуль прызычаныя да вады, карміць чатыры разы на дзень чыстым размочаным хлебам, размочаным высеўкамі, жытнім вутроб'ем. Бліжэй да чвэртагата тыдня жыцця ў іх пачынае вырастаць пер'е, пасля штоста качанята ўжо могуць есці пакрышаную крапіву, пасыпаную вутроб'ем. Водную раску можна даваць пасля двух тыдняў. А лепш, вядома ж, каб яны яе бралі самі: з двухтыднёвага ўросту (і абавязкова ў цёплае надвор'е!) вывадак можна пусцаць на ваду — і хай плываюць! Прыгожа відываць!

С. КУСЯНКА, в. ЛУЧЫН, Рагачоўскі раён.

*Р.С. Майце на ўвазе, што качкі, якіх выведзілі куры ці іншыя птушкі, самі для выведжвання хутчэй за ўсё непрыдатныя.*

# ЗВАРОТНАЯ СУВ'ЯЗЬ 5

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 6 июня 2011 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (С УСЛОВИЯМИ)

по продаже права заключения договоров аренды открытых площадок с покрытием для размещения объектов мелкорозничной торговли и общественного питания, функционирующих в осенний период в г. Минске

№ предм-та аук-циона	Месторасположение открытой площадки с покрытием	Целевое назначение и архитектурная форма объекта	Арен-дуемая площадь, кв.м	Начальная цена, тыс. руб.
<b>Заводской район г. Минска</b> отдел архитектуры и градостроительства тел. 295-77-81, отдел торговли и услуг тел. 296-40-92				
1.	ул. Я. Райниса, д.1д	павильон для организации объекта общественного питания, исключая реализацию пива	100	3500
<b>Московский район г. Минска</b> отдел архитектуры и градостроительства тел. 200-97-69, отдел торговли и услуг тел. 200-96-21				
2.	ул. Слободская, 135	торговый объект по реализации плодоовощной продукции	5	175
3.	ул. Н. Орды, 31	торговый объект по реализации кваса	5	175
<b>Октябрьский район г. Минска</b> отдел архитектуры и градостроительства тел. 224-59-21, отдел торговли и услуг тел. 224-49-74				
4.	пл. Казинца (со стороны к/т «Электрон»)	палатка для организации торгового объекта, исключая реализацию пива	30	1050
5.	ул. Кижеватова (выезд на Слуцкое направление)	палатка для организации торгового объекта, исключая реализацию пива	15	525
<b>Партизанский район г. Минска</b> отдел архитектуры и градостроительства тел. 294-70-94, отдел торговли и услуг тел. 294-61-44				
6.	участок, примыкающий к административному зданию по ул. Дологобродская, д. 14, на пересечении с пер. Козлова	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива, мороженого	50	1750
7.	ул. Карвата в районе д. 18	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию мороженого и исключая реализацию пива	50	1750
8.	ул. Героев 120-й дивизии, 15, остановка «Клуб»	открытый прилавок с зонтиком для организации торгового объекта по реализации мороженого, прохладительных напитков, исключая реализацию пива	5	175
<b>Фрунзенский район г. Минска</b> отдел архитектуры и градостроительства тел. 204-31-06, отдел торговли и услуг тел. 204-40-76				
9.	ул. Гаруна, напротив д.12	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	50	1750
<b>Центральный район г. Минска</b> отдел архитектуры и градостроительства тел. 306-42-95, отдел торговли и услуг тел. 306-42-73				
10.	ул. Сторожевская, набережная от Троицкого предместья до памятника А.С. Пушкину, площадка № 2	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	100	3500
11.	ул. Сторожевская, 15 (территория, прилегающая к гостинице «Беларусь»)	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	400	14000
12.	территория, прилегающая к парку «Дрозды» (пляжная зона), площадка № 1	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	100	3500
13.	территория, прилегающая к парку «Дрозды» (пляжная зона), площадка № 2	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	50	1750
14.	пр. Победителей, набережная водохранилища «Дрозды» (парковка), площадка № 1	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	100	3500
15.	пр. Победителей, набережная водохранилища «Дрозды» (парковка), площадка № 2	павильон для организации объекта общественного питания, включая реализацию пива	100	3500

### Условия аукциона:

- Победитель аукциона за счет собственных средств обязан:
  - установить объект требуемой архитектурной формы и обеспечить его функционирование в соответствии с указанным целевым назначением;
  - обеспечить подключение объекта к источнику электроэнергии (при необходимости);
  - установить контейнер и заключить договор со спецпредприятием на вывоз мусора (при необходимости);
  - установить биоузел (при необходимости);
  - обеспечить подвоз воды и канализации к объекту в соответствии с санитарными нормами и правилами (при необходимости);
  - по завершении сезона произвести демонтаж объекта.

Согласование внешнего вида и оформления объекта осуществляется победителем аукциона в установленном Мингорисполкомом порядке.

В соответствии с решением Мингорисполкома от 17 марта 2011 г. № 690 продолжительностью сезона для функционирования объектов мелкорозничной торговли (кроме мелкорозничной торговли плодоовощной продукцией) и общественного питания в 2011 г. установлена с 15 апреля по 15 ноября (при благоприятных погодных условиях). В соответствии с решением Мингорисполкома от 4 сентября 2003 г. № 1563 продолжительностью сезона для функционирования объектов мелкорозничной торговли плодоовощной продукцией установлена с 1 марта по 1 декабря (при благоприятных погодных условиях).

**Организатор аукциона** — УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39. Аукцион состоится **6 июня 2011 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцион.

Документы на участие принимаются **с 26 мая по 2 июня 2011 г. в рабочее время** (перевы на обел с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб.6. **Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются.**

**Срок договора аренды** — 5 лет. Победитель аукциона для заключения договора аренды обязан зарегистрироваться в качестве субъекта хозяйствования.

Со схемами размещения открытых площадок можно ознакомиться у организатора аукциона. Оплата за право заключения договора аренды осуществляется победителем аукциона разовым платежом в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о его результатах.

В соответствии с решением Мингорисполкома от 24 марта 2011 г. № 805 размер арендной платы, согласованный Мингорисполкомом, составляет:

- в отношении объектов общественного питания 20000 рублей за 1 квадратный метр арендуемой площади;
  - в отношении торговых объектов по реализации плодоовощной продукции за 1 квадратный метр арендуемой площади за март 3 базовые величины, за апрель — сентябрь 4 базовые величины, за октябрь — ноябрь 3 базовые величины;
  - в отношении торговых объектов по реализации кваса 9 базовых величин за открытую площадку с покрытием;
  - в отношении объектов мелкорозничной торговли 20000 рублей за 1 квадратный метр арендуемой площади.
- Аукцион проводится в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 23.09.2009 № 250.
- Для участия в торгах лица, желающие участвовать в торгах, в течение срока, установленного для приема документов для участия в аукционе, подает заявление на участие в торгах по установленной форме со следующими документами:
- заявление об ознакомлении с объектом недвижимости, право заключения договора аренды которого выставлено на торги, по установленной форме;
  - копия платежного поручения о внесении задатка в размере 10 процентов от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет № 3012104971019 в

Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», код 153001369, получатель - УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. Задаток для участия в аукционе должен быть внесен до 17 часов 30 минут 2 июня 2011 г.

**гражданином Республики Беларусь** — копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования (паспорт, страницы 31, 33 и страница с регистрацией места жительства);

**индивидуальным предпринимателем** — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

**юридическим лицом** Республики Беларусь — доверенность, выданная представителю юридического лица (за исключением случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования (копии свидетельства о государственной регистрации и устава), документ с указанием банковских реквизитов юридического лица (информационное письмо), документ о назначении руководителя;

**иностранным гражданином** — копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверенная), документ о финансово-состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

**представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя** — нотариально удостоверенная доверенность;

**представителем иностранного гражданина** — легализованная в установленном порядке доверенность;

**представителем иностранного юридического лица** — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение шестидесяти дней до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансово-состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах граждане, индивидуальные предприниматели, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, руководители юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

При отсутствии у физического лица расчетного (лицевого) счета, он должен быть открыт в учреждении банка до подачи заявления на участие в торгах и указан в соответствующем заявлении.

Отвественность за достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых для участия в торгах, несет лицо, желающее участвовать в торгах. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, соответствующее заявление с приложением необходимых документов, внесенные в установленном порядке задаток и заключившие соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения торгов по установленной форме.


Победитель аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан возместить УП «Минский городской центр недвижимости» затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом торгов под роспись.

**Телефон для справок (017) 227 40 22. Интернет: www.mgcn.by.**



Алена ДЗЕВОНА

(8 017) 287 19 68



АБО ВСЯКІМ І ПРАЎДЫМ ГІСТОРЫ З ЖЫЦЦЯ ЧЫТАЧОУ

## ЯШЧЭ РАЗ ПРА ЧЭКІ «ЖЫЛЛЁ»

*Разбіраючы хатні архіў, знайшла выпісаньні ў 1995 годзе чэкі «Жыллё», якія засталіся ад бабуль. Мае бабці паміраць: адна ў 1997 годзе, а другая ў 1998 годзе. Адна з іх завячвала ўсю сваю маёмасць сыну, а другая завячванна не пакінула. Ці можа хто-небудзь са спадчынікаў (дзяцей, унукаў) зараз скарыстаць гэтымі чэкамі? А.М., Гомельская вобласць*

Пунктам 174 Інструкцыі аб парадку здзяйснення натарыяльных дзеянняў, зацверджанай пастановай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 23.10.2006 г. № 63 са змяненнямі і дапаўненнямі, прадугледжваецца магчымасць атрымання спадчынінікамі па іх заяве дадатковага пасведчання аб праве на спадчыну ў выпадку выяўлення імі пасля выданч пасведчання аб праве на спадчыну спадчынай маёмасці, на якую пасведчанне не было выдадзена. На зноўдзяненні вамі чэкі «Жыллё» можа быць выдадзена такое дадатковае пасведчанне.

Аднак трэба мець на ўвазе, што з 1 студзеня 2006 года знаходзяцца ў абароце і выкарыстоўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам толькі тыя імённыя прыватназасяцыйныя чэкі «Жыллё», якія былі перарэгістраваны ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Ашчадны банк «Беларусбанк». Гэта патрабаванне ўстаноўлена Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7.06.2005 г. № 6 «Аб упарадкаванні абаро-

ты і выкарыстання імённых прыватназасяцыйных чэкаў «Жыллё».

Чэкі, атрыманыя ў спадчыну, згодна з гэтым Дэкрэтам, падлягалі перарэгістрацыі адначасова з пераўафармленнем іх на імя спадчынініка (новага ўласніка) пры прадаўжэнні ім банку пасведчання аб праве на спадчыну, у якім гэтыя чэкі ўказаны ў пераліку маёмасці, атрыманай ў спадчыну.

Тэрмін для перарэгістрацыі чэкаў быў устаноўлены Дэкрэтам да 1 студзеня 2007 года. Пры гэтым пунктам 1-1 Дэкрэта прадугледжвалася, што калі перарэгістрацыя чэкаў была немагчыма да гэтай даты з-за хваробы і/або адсутнасці адна адсутнасці яго ў Рэспубліцы Беларусь, то гэты тэрмін працягваецца на час хваробы або адсутнасці. Асобам, якіх не перарэгістравалі чэкі па іншых уважлівых прычынах, тэрмін можа быць працягнуты па рашэнні суда, аднак толькі ў выпадку, калі іх аб гэтым заўяўлены ў суд у межах агульнага тэрміну іскавай даўніны.

Артыкулам 197 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь агульны тэрмін іскавай даўніны ўстаноўлены ў тры гады.

на «трэслі», — нічога няма. Але ж раз выбыск быў, пратакол складзі трэба. Сядзіць крмінальнік, «сачыняе», а аднаму з міліцыянераў дужа блізка захацелася. Ён у кут, дзе ў вясковай хаце завячыла вядро з вадою. Конаяў ўзяў, накрывіў зняў, зачарнуў... Не ўтрымаўся — выпіў. Потым яшчэ кубачак. І яшчэ. Сябрэчку таксама шпаннуў: схадзі, маўляў... Добрая вадацка!

Датісяў начальнік паперы, падняўся, каб з хаты выходзіць, а... ня машака з кім: хлопцы-міліцыянеры на нагах ледзь стаяць.

Потым, на вуліцы прызналіся, што ў вядры ля мышэльніка самагонка была.

— А чаму ж вы нам не казалі? — пакрыўдзіліся начальнік са сведкам. — Мы б таксама мо прылажыліся!

— Ды гаспадар, дзядзёку Антоса, шкада было, — мовілі хлопцы. — Кемлівы ж чалавек, а яго пакараць маглі.

...Ці ў ішыя хаты, «трэсці» далей (па спісе) сэнсу не мела. Па-першае, не той стан і настрой у «каманды», а па-другое, навіны па вёсцы птушкім лётаюць. Гэта значыць, што ўсе жыхары сваю самагонку ўжо схавалі: хто ў хляве ў тлю закапаў, хто ў склепе ў бульбу, хто ў пёчы за гаршакі, а хто яшчэ надзеіны — узяў ды хуценька выпіў. Бо кемлівы ў нас народ. Асабліва — калі трэба зберагчы ці не самае патрэбнае. Перад Валікаднем.

Мікалай ГЛЭБ, в. Падлессе, Ляхавіцкі раён.

## ВАЕННАЯ ХІТРАСЦЬ

У Леаніда Фёдаравы, з

СВАЕ ЧАРАЎНІКІ МАЮЦА НА ПОШЦЕ, АД ІХ МОЖНА ЯК ПАСЛАННЕ АТРЫМАЦЬ, ТАК І ДАДОМУ ПАКЛІКАЦЬ, СКАЖУЦЬ, КАЛІ ПРАВОДЗІЦЦА ПАПІСКА... І КОЛЬКІ ЯНА КАШТУЕ.

Ноу-хау Кампанія «Філіпс»: новыя тэхналогіі ў дзеянні

Кампанія «Філіпс», якая прыйшла на беларускі рынак з некаторымі відамі прадукцыі ў пачатку 90-х гадоў, гэтымі днямі вуснамі кіраўніка яе прадстаўніцтва Аркадыя Патанта заявіла аб новай праграме дзеяння і ўкараненні новых тэхналагічных рашэнняў у беларускэй эканоміцы.

Сярод значных праектаў, якія атрымалі шырокі рэзананс ва ўсім свеце, — прадукцыя для па-траб аховы здароўя, спажывецкія тавары і святлатэхніка. Калі першыя дзве пазіцыі — медыцынская тэхніка па розных накірунках і тавары бытавой тэхнікі з аднаіменнай маркай — можна лічыць надзвычай папулярнымі і стабільнымі, то планы па развіцці святлатэхнікі надзвычай шырока.

У першую чаргу, таму, што ўкараненне і ўдасканаленне такой электралімававай прадукцыі ўдала ўпісваецца ў дзяржаўную Праграму па энергазберажэнні. Відавочна, што выпуск энергазберагальных ламп і іншага абсталявання даспадобы прыйдзецца і РУП «Белпошта» ў рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы развіцця сельскіх тэрыторый на 2011-2015 гады, а таксама праграмы па будаўніцтве буйных жылых раёнаў для жыхароў г. Мінска ў гарадах-спадарожніках і выспе альбо пераносе са сталіцы ў населеныя пункты рэспублікі вытворчых аб'ектаў; у частцы праектавання і будаўніцтва аб'ектаў сацыяльна-гарантаванага абслугоўвання насельніцтва, уключаючы аддзяленні паштовай сувязі.

Улічваючы, што з кожным годам на вуліцах нашых гарадоў і пасёлкаў павялічваецца колькасць павільнаў і кіёскаў РУП «Белпошта» і аддзяленняў «Саюздруку», то замена «лямпачак Ільча» на энергазберагальныя ўзору аналагічнай прадукцыі «Філіпс» дазволіць падтрымліваць продаж газет, часопісаў і іншай перыядыкі ў надзвычай эканамічным рэжыме, што вельмі важна ў дасягненні стабільных эканамічных вынікаў.

Падпіска-2011



ПРЫЗЫ АД «ЗВЯЗДЫ» — НА МІНШЧЫНУ

Зараз працягваецца падпісная кампанія на 2-е паўгоддзе 2011 года. Зразумела, што мы павінны актыўна ўдзельнічаць у працэсе інфармавання насельніцтва пра ўсе тое, аб чым піша газета. А дывідаюцца такія «палітфармацыі» падчас паездкі — тады мы ўрачам каштоўныя прызы, якія выйграюць нашы падпісчыкі ў штокартальнай латарэі.

Чарговы выезд быў запланаваны на Міншчыну. Хоць і рэдка так здараецца, але ж бывае, што адрозныя колькі каштоўных падарункаў прыпадае на адзін раён. На гэты раз ільвіная доля прызавых накіроўвалася ў Валожын. Дарэчы, наша даўня падпісчыца Соф'я Лямбавіч з вёскі Пільжына ўжо каласла ў рэдакцыі атрымаць электрапранас. А вось каласны тэлевізар «Віязь» зачыкава свайго гаспадару.

Праўда, спачатку наш маршрут ляжаў у Дзяржынскі раён. Пасля размовы з начальнікам мясцовага вузла паштовай сувязі Людміла Шыманская стала зразумела: цяжкаса сёлетняй падпісочнай кампаніі вядомыя — людзі сталіся ад ільвінага росту цэн, валютнай ліхаманкі і незразумелага ажыята на многія прадукты харчавання. Але ж духоўную ежу, да якой можна смела аднесці і газету «Звязда», наўрад ці чым можна замяніць. Таму Людміла Аляксандраўна выразіла ўпэўненасць, што свайго чытача ў рогіне «Звязда» не павіна страціць. Асабліва, калі ёсць такія падпісчыкі, як Волга Мігура з аддзялення паштовай сувязі «Волма». Вядома ж, што магчымаць сустрэцца з такой гераіняй сам-насам мы не маглі ўпусціць. Вольгу Канстанцінаўну прыезд звяздоўцаў на пошту не здзівіў. Яшчэ б: штодня яна абслугоўвае некалькі соцень дамоў і кватэр, жыхары якіх атрымліваюць перыядыку, у тым ліку і старэйшае беларускамоўнае выданне. Таму пра «Звязду» яна ведае шмат чаго і мае самае неспрадыгнае дачыненне да яе трыжурку. Падчас фотасесіі паштальён АПС «Волма» Волга Мігура трымалася ўпэўнена і не выкінула ніякіх сумненняў, што на яе намурак будзе ўсё ў парадку.

СУР'ЁЗНЫ ЎЗРОСТ



Ірына СAKCOHABA, намеснік генеральнага дырэктара РУП «Белпошта»

«...МНОГІЯ З НАШЫХ ВЫТВОРЦАЎ ПАДОБНЫ ПАКУЛЬ НА КЕПСКУЮ ГАСПАДЫНЮ, ЯКАЯ, МОЖА, І ЎМЕЕ ГАТАВАЦЬ, ДЫ НЕ ЎМЕЕ ПАДАВАЦЬ»



...Гэты шлюб для Германіі цікавы хіба месцам і датай рэгістрацыі — Мінск 25 снежня. (Каляды за святы ў нас тады не лічыліся — вядома ж на афіцыйным узроўні). Для Беларусі, — ці не ўсім? Тым што немцы, бацькі маладога, прыма-лі інвестыю (першы раз прыехала!) на лецішчы, дзе не расло аніводнага агарка з памідорам — толькі трава і кветкі; тым, што, прымаючы, яны не склікалі гасцей і не на-крылі святочнага стала (значыць, не рады — яна ўсю ноч прапалака. А ў іх — проста завяздзён-кі не было есці па веча-рах); тым, што назавтра на кухню (яна ж прывезла з сабой айчынай сухой кавбасы!) не знайшла ніводнага нармальнага нажа (у новай сям'і, як і ў большасці тутэйшых, ежу не гатавалі — купі-лі гатовую (нарэзаную), якую трэба было хіба разарэць); тым, што ў паўночкія крамы з розным прамысловым таварам люд мясцовы хадзіць не хацелі; усё — ад шкарпэткі да складанай бытавой тэхнікі — выбіраў па каталогах, замаўляў і аплачваў пасля таго, як тавар даставіць па пошце...

«Гэта — не па-нашаму, не па-беларуску, у нас такога, мусіць, ніколі не будзе!» — пісала дамоў маладая жанчына. Памылілася. Праўда, прайшло не паўгода, як ялецца ў вядомай песні, а значна больш, але ж і ў нас з'явіліся і гаспастроны з ужо га-товымі стравамі, і гіпермаркеты з гіблатой розных тавараў, і дачы з газонамі... Нават каталогі з прадукцыі айчынных вытворцаў...

— Гэтую, адносна новую для сябе, паслугу, — гаворыць намеснік генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Ірына Ігнацьеўна СAKCOHABA, — мы ўкаранілі ў лістоў мінулага года. Што паслу-жыць тысячамі нашых кліентаў, якія з дапамогай каталогаў змогуць да-несці інфармацыю пра сваю прадук-цыю на самы далёкіх кутар, прыняць і накіраваць вам заказы, а потым да-ставіць пасылкі з таварамі і на вашы рахункі пералічыць грошы.

За свае сродкі «Белпошта» выдала і разаслала па ўсіх аддзя-леннях сувязі першы каталог — з каларырных здымкаў, апісаннем тавараў, іх памераў, цэнамі...

У ім, тым першым каталогу, была прадукцыя нашага сталічнага «Га-рызонта», Магілёўскай «Стужкі», Гродзенскага «Сукна», Слонімска-га «Тэкстыльчыка»... Не магу па-хваліцца, што справа адрозу ж пай-шла — і шкарпеты тэмпаі, але ж яна скранулася! Прынамсі, у апошнім вы-пуску каталога прапановуецца свае вырабы ўжо сем прадпрыемстваў, за мінулы год мы даставілі кліентам звыш пяці тысяч пасылак.

Улічваючы, што з кожным годам на вуліцах нашых гарадоў і пасёлкаў павялічваецца колькасць павільнаў і кіёскаў РУП «Белпошта» і аддзяленняў «Саюздруку», то замена «лямпачак Ільча» на энергазберагальныя ўзору аналагічнай прадукцыі «Філіпс» дазволіць падтрымліваць продаж газет, часопісаў і іншай перыядыкі ў надзвычай эканамічным рэжыме, што вельмі важна ў дасягненні стабільных эканамічных вынікаў.

— Да прадаўцоў далучылі-ся, наколькі ведаю, нашы добра вядомыя (нават за межамі) Ар-шанскі ляснокамбінат, Брэсцкі панчошны, радыётэхнічны за-вод, Жлобінская «Белфа»... У каталогу і вырабы ААТ «Зубра-ва». Сорамна прызнавацца, Іры-на Ігнацьеўна, але аб прадукцыі гэтага акцыянернага таварыства раней чувалі не было.

— Гэта — новае і ці не адзінае ў нашай краіне прадпрыемства, якое выпускае спартыўны інвентар, прад-меты для адпачынку — і досыць вы-сокай якасці. Нам прыемна, што яны адгукнуліся на нашу прапанову аб су-працоўніцтве, з дапамогай каталогаў зрабілі сабе рэкламу, а гэта значыць, паказалі ўсёй Беларусі, што канкрэт-на яны выпускаюць. А пакупнікі ж у нас розныя: нехта сёння ўбачыў, заўтра закажаў, нехта — схільны ад-кладваць пакупку на нейкі тэрмін... Таму заяўкі на іх прадукцыю, пошты, ведаю, ёсць і, думаю, будзе.

— Перавага гандлю па катало-гах не толькі ў тым, што з іх да-памогай прадпрыемствы могуць зрабіць рэкламу сваім вырабам, на старонках можна прадставіць усёе асартымент. Прынамсі, мае го-сці з суседняй Украіны пазале-таць купілі ў Мінску шыючыя аб-русы. Акурат такі ж шукалі ў бр-уды, але не знайшлі... А ў каталогах, бачу, ён ёсць. Там жа, на каларырных здымках, і ці не ўсё найлепшае ад знакамітай «Стуж-кі». Нават у сталічных крамах (не кажучы ўжо пра сельскія) асарты-мент прадукцыі, як падаецца, не такі шчыры.

— Магчыма... Мне наогул пада-баецца работа гэтага прадпрыем-ства, бо па церапшым часе мала, згадзіцца, выпускаць (нават вельмі якасную прадукцыю), трэба ўмець яе паказаць, знайсці пакупніку («Стужка», нягледзячы на тое, што ў яе шмат, напэўна ж, буйных зака-ў (у тым ліку 3-за мяжы), не адкі-нула яшчэ і «каталогічныя», можна сказаць, адзінаквыя ці прыватныя. У Мінску гэта прадпрыемства адкрыла сваё прадстаўніцтва, ёсць чалавек, які аперацыйна (дарэкаж лямка к абеда) выконвае ўсе заяўкі пакупні-каў (мы, дарэчы, для гэтага распра-цавалі электронную базу — стварылі магчымаць усё суправаджаючыя дакументы фарміраваныя ў элект-роннай выглядзе, што, безумоўна, ж па-скорыць выкананне заказаў...

— Ірына Ігнацьеўна, ёсць, ві-даць, сэнс гаварыць і пра цэны. За кілаграм той жа цыбуль-сеяні-ка па пошце на згон зімы людзі плацілі па 8-10 тысяч, на сталіч-ным Камароўскім рынку ў кра-савіку-май — ад 30 да 50. Ёсць, як кажуць, розніца!.. У катало-гах тавараў айчынных вытворцаў зроблена прыпіска пра магчы-мыя змены, але ж цэны на ўсе тавары істотна ніжэйшыя, чым у крамах. Колькі можна зканоміць на іх пакупцы?

— Усё залежыць ад вагі. На, скажам так, цяжкаватых аб'ектах з лёну — менш, на больш лёгкіх вы-

рабах — са штучнага футра, шэр-ці, на коўдрах, пледжах, гардзінах — больш (калі ў лічбах, то на не-чым дробным, можа, тысячу-дзе, на нечым — і дваццаць-трыццаць), бо кошт тавараў у каталогах скла-даецца з адпудскай цаны прадпры-емства і зусім нязначных паштовых расходаў на перасылку (паўтарыся — ніякіх гандлёвых «накрутак»).

— Дарэчы, перад святамі, не-вам казаць, іх колькасць узрас-тае, бо людзям хочацца павінша-ваць адно аднаго, даслаць нейкія падарункі. Цяпер для таго, каб гэта зрабіць, трэба пайсці ў кра-му, купіць, прынесці на пошту... Можна, ёсць намеры няяк спра-ціць гэтую «прадурку»?

— Ёсць. У ліпені «Белпошта» плануе адкрыць сваю інтэрнэт-п-яццоўку. Гэта значыць, што ў нашага кліента з'явіцца магчымаць зайсці на наш сайт, выбраць пэўны тавар, апаціць з дапамогай банкаўскай карткі. А ўжо даставіць — справа для нас даўно прывычная. Можна нават у замоўлены дзень і час, да таго ж — разам з кветкамі.

— Тавары ў двух словах пра элект-ронную чаргу на галоўным пашт-тамце — новую паслугу пошты.

— Яе ўкаранілі зноў жа дзе-ля кліента. Раней ён заходзіў у круглую залу, глядзеў, у якім з 15 акенцаў менш чарга, становіўся ў хвост. Здаралася, каб хутчэй было, займаў яшчэ адну, мітуся-ся, нерваваўся. Цяпер на ўваходзе можна націснуць кнопку патрэб-най паслугі, атрымаць талончык з нумарам электроннай чаргі. Праз калі хвілін па гучнай сувязі клі-ента запрасяць да пэўнага акенца. Зручна.

— Але ж, упэўнена, многім хацелася б, каб гэтыя запра-шэнні ў сталіцы Беларусі, у адным з першых будынкаў на праспекце Незалежнасці, гучалі на першай дзяржаўнай мове — па-беларуску.

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

Кампетэнтна

— Ірына Ігнацьеўна, відавочна і яшчэ адно: гандаль па каталогах можа прынесці айчынным прад-прыемствам няхай невялікі, але ж прыбытак... Не вымагаючы пры гэтым нейкіх дадатковых выдат-каў. Тады чаму, на вашу думку так мала ахвотных падапіць ініцыя-тыву «Белпошты», далучыцца да смельных: у першым каталогу бы-ло 4 прадпрыемствы, у наступных (яны выпускаюць кожны квар-тал) толькі 6—7. Што ж іншае?

— Камерцыйныя прапановы мы рассялаем пастаянна і па спісе, у якім больш чым 200 адрасоў. Чаму на іх не адгукнуцца, у чым прычына? Па-маім, можа, і памылковым меркаван-ні — прычына ў звычайнай недальна-бачнасці, звычайна працаваць, «як та-ды», бо яно ж, згадзіцца, лягчай тым самым кіраўнікам прадпрыемстваў (умоўна) адгрукіць сваю прадукцыю, з дапамогай нейкага транспарту за-везці ў крамы і лічыць, што ўсё — іх справа зроблена. А далей — няхай ужо ўсё вяртае. Некалі ж збудзе, прадасць: уперад грошай чакалі, — пачакаем і цяпер. Можна, вядома ж, чакаць. І паралельна — прадаваць пакрысе, не палячы бензін і фурамі нікуды не вывозіцца... Але гэта пакуль не наш менталітэт.

— Думам, што з цягам часу ён змен-ціцца, павінен змяніцца! Хоць тут ёсць і сур'ёзныя прычыны. Многіх, мяркуючы па тэлефонных зван-ках, стрымлівае залежнасць ад пастаўшчыкоў сыравіны, змяненні асартыменту, курсу долара, непла-станства цэн, палюха дадатковае галаўны боль, якага, безумоўна, і без таго хапае. Але нельга 3-за яго не бачыць сваёй выгады: пры-намсі, рэалізуючы прадукцыю па каталогах, прадпрыемствы экано-мяць на транспартных выдатаках, на гандлёвых нацэнках, выйграюць час, бо ніводна ж крама не будзе пералічваць вытворцам грошы за адну-дзе, напрыклад, прададзёныя коўдры, а вось аддзяленні сувязі (паўтарыся — іх у краіне амаль чатыры тысячы), — будуць!

— Ірына Ігнацьеўна, ёсць, ві-даць, сэнс гаварыць і пра цэны. За кілаграм той жа цыбуль-сеяні-ка па пошце на згон зімы людзі плацілі па 8-10 тысяч, на сталіч-ным Камароўскім рынку ў кра-савіку-май — ад 30 да 50. Ёсць, як кажуць, розніца!.. У катало-гах тавараў айчынных вытворцаў зроблена прыпіска пра магчы-мыя змены, але ж цэны на ўсе тавары істотна ніжэйшыя, чым у крамах. Колькі можна зканоміць на іх пакупцы?

— Усё залежыць ад вагі. На, скажам так, цяжкаватых аб'ектах з лёну — менш, на больш лёгкіх вы-

рабах — са штучнага футра, шэр-ці, на коўдрах, пледжах, гардзінах — больш (калі ў лічбах, то на не-чым дробным, можа, тысячу-дзе, на нечым — і дваццаць-трыццаць), бо кошт тавараў у каталогах скла-даецца з адпудскай цаны прадпры-емства і зусім нязначных паштовых расходаў на перасылку (паўтарыся — ніякіх гандлёвых «накрутак»).

— Дарэчы, перад святамі, не-вам казаць, іх колькасць узрас-тае, бо людзям хочацца павінша-ваць адно аднаго, даслаць нейкія падарункі. Цяпер для таго, каб гэта зрабіць, трэба пайсці ў кра-му, купіць, прынесці на пошту... Можна, ёсць намеры няяк спра-ціць гэтую «прадурку»?

— Ёсць. У ліпені «Белпошта» плануе адкрыць сваю інтэрнэт-п-яццоўку. Гэта значыць, што ў нашага кліента з'явіцца магчымаць зайсці на наш сайт, выбраць пэўны тавар, апаціць з дапамогай банкаўскай карткі. А ўжо даставіць — справа для нас даўно прывычная. Можна нават у замоўлены дзень і час, да таго ж — разам з кветкамі.

— Тавары ў двух словах пра элект-ронную чаргу на галоўным пашт-тамце — новую паслугу пошты.

— Яе ўкаранілі зноў жа дзе-ля кліента. Раней ён заходзіў у круглую залу, глядзеў, у якім з 15 акенцаў менш чарга, становіўся ў хвост. Здаралася, каб хутчэй было, займаў яшчэ адну, мітуся-ся, нерваваўся. Цяпер на ўваходзе можна націснуць кнопку патрэб-най паслугі, атрымаць талончык з нумарам электроннай чаргі. Праз калі хвілін па гучнай сувязі клі-ента запрасяць да пэўнага акенца. Зручна.

— Але ж, упэўнена, многім хацелася б, каб гэтыя запра-шэнні ў сталіцы Беларусі, у адным з першых будынкаў на праспекце Незалежнасці, гучалі на першай дзяржаўнай мове — па-беларуску.

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

— Дзякуй за падказку. Мы над гэтым падумаем. І добра было б, каб нашы кліенты падумалі над тым, ці не варта мець кніпчы па каталогах. А нашы айчыныя вы-творцы — ці не варта прадаць (ці хаця б паспрабаваць — для пачат-ку). Бо пакуль вельмі многія з іх падобныя на кепскую гаспадыню, якая, можа, і ўмее гатаваць, ды не ўмее падаваць. Але, што крыйдуна, — не хоча нават вучыцца!

У ЛІПЕНІ «БЕЛПОШТА» ПЛАНУЕ АДКРЫЦЬ СВАЮ ІНТЭРНЭТ-ПЯЦЦОЎКУ. ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ, ШТО Ў НАШАГА КЛІЕНТА З'ЯВІЦЦА МАГЧЫМАСЦЬ ЗАЙСЦІ НА НАШ САЙТ, ВЫБРАЦЬ ПЭЎНЫ ТАВАР, АПАЦІЦЬ З ДАПАМОГАЙ БАНКАЎСКАЙ КАРТКІ.



«САЮЗДРУК»: рэалізацыю гарантуем

Прадавец кіёска «Саюздрука» Таццяна СЦЯПУРКА з горада Чачэрска прыкладна нямае намаганняў для папулярнага газет «Звязда» сярод чытачоў, якія штодня набываюць свежую перыядыку. Дзякуючы — рэальны прэтэндэнт на прыз ад нашага выдання, які ўрачаецца ў рамках сумеснага конкурсу «Лепшаму кіёскеру — звяздоўскаму прызу».

Свежая прэса ўзнімае настрой

— Самае галоўнае — прыемна ўсімкунца чалавеку, узняць настрой яму і сабе, і тады ён абавязкова ў цябе што-небудзь купіць, — гаворыць Таццяна Сцяпурка.

Маладая жанчына лічыць, што трапіла на работу выпадкова, але ж вельмі ўдала. Працаваць ёй вельмі падабаецца. І таму, што ёсць магчымаць прагледзець-пачытаць свежую прэсу, і таму, што пастаянна мае стасункі з людзьмі, сярод якіх дастаткова пастаянных кліентаў. Кіёск знаходзіцца на аўтавакзале, і кругавярты народ тут забяспечана самім месцазнаходжаннем. Але ж не толькі пасажыры яе пакупнікі. Сюды прыходзяць і па свежую газету, і па неабходную дробязь, і проста пагутарыць. А якая яна інакш у маленькім гарадку, дзе кожны ведае аздін аднаго? Восі Таццяну ведаюць у Чачэрску практычна ўсе. Тым больш, што прыйшла яна працаваць сюды якраз з адкрыццём кіёска — у снежні 2007 года. Начальнік філіяла Рагачоўскага мікраённага аддзялення «Гомелябелсаюздрука» Надзея Якушэнка адзначае, што дзякуючы ўдала ўпісвае ў іх дружны калектыв.

— І Таццяна, і ўсе кіёскеры ў нас — у Рагачове, Карме, Чачэрску — працуюць добра. Калектыву невядлі, аднак кожны зацікаўлены ў выніках сваёй працы, настроены

Інфляцыя — гэта калі ў сферы абарачэння грошай больш, чым патрэбна нацыянальнай гаспадарцы

Рынак чыйна рэагуе на зрухі ў фінансава-эканамічнай сістэме не толькі асобна ўзятай краіны, але і на стан справы ў сусветнай эканоміцы. З гэтай прычыны кіраваць рынкам няпроста.

Мы ведаем, што мала выпускаць прадукцыю — яе неабходна прадаць, і ў гэтым плане гандаль з'яўляецца барометрам рынку. Чым больш прадукцыі рэалізуецца, тым лепш для вытворцаў і эканомікі краіны.

Калі наша насельніцтва кінулася ў крамі і пачало скупляць цукар, крупы, макарону і г.д., то гэта павінна было б узрадаваць — рынак ажывае. Жыба не вісела ў нашых крамах плакатамі «Купіцець беларускае», жыба не нагадвалі нам пра гэта СМІ?

А калі спажывец пачаў купляць, то гэта выклікала чамусьці трывогу. За адзін дзень універсам мае месцячую вырुकту і ў іншай краіне ад такога актыўнасці пакупнікоў вытворцы прыйшлі б у захваленне і пастараліся б максімальна насыціць рынак. Попыт стымуе вытворчасць і сведчыць, што эканоміка рухаецца ў правільным кірунку. Валавы ўнутраны прадукт не залежваецца на складзе, а рэалізуецца.

Вагу насельніцтва прыцягнула соль, хоць на ёй асабліва не разбажэраецца. Як тут людзей абразуміць? Сось спрадвекую назапашвалі на лікую гадзіну, і можа, спрадвекую паслы на генным узроўні праездзі заўсёды так рабілі. Але калі чалавеку патрэбна соль, то няхай купляе.

Зазірнуў у краму, а там соль у мішках па 25 кг і цана — 1080 рублёў за кілаграм. Есць у продажы і цукар — 3280 руб./кг. Тым не менш, кожны мае права распрадавацца сваімі грашмыма, як яму ўздумаецца.

Нельга людзей асуджаць за тое, што яны вырашылі прашаць рублі ў тавар. Многія трымалі грошы ў банках і мелі з гэтага пэўныя працэнты. Яны верылі, што іх грошам нічога не пагражае. Былі выпадкі, калі нават долары абменьвалі

на рублі, бо спадзіваліся мець з іх большы прыбытак.

А калі рубель захістаўся, то выцягнулі з'ергі калія банкаматаў. Людзей падштурхоўвае да пакупак і рост цен, якія могуць доўга захоўвацца. Прычым гэвае увагу прадукцыю, на якую яшчэ не вырасла цана — гэта тавары беларускай вытворчасці. Уся гэта сумятня звязана з неакрэсленай сітуацыяй на валютным рынку. Пакуль не стабілізуецца курс долара, фінансавую сістэму будзе трэсці.

Курс рубля заніжаны, і калі за 1 доллар патрабуюць 10 тысяч, а то і болей, то гэта поўны абсурд. Але каб ад яго пазбавіцца, неабходна напоўніць абменнік валютай. Калі за доллар даюць 4500 рублёў, здаваець і ў абменнік людзі не спешаюцца, а купіць таксама немагчыма — долараў няма.

Існуе думка, што рынак адрэгулюе цану на валюту, але пры яе абмежаванасці прадпрыемствы вымушаны купляць валюту па больш высокім курсе.

Калі б у абменнік з'явілася валюта, то я на сённяшні дзень за 5 тысяч долар не куплю б, каб заплаціць такую грош, не абодна мець значна вышэйшую зарплату, якая таксама мае рэальную цану. Прадвваць за блышанку кавы нічо не будзе.

Рост цен на імпартаўныя тавары звязаны з курсам долара, але чым растлумачыць падаражэнне айчынных прадукцаў? Яно не так кідаецца ў вочы, але гэты паўзучы ўверх.

Цэна выклікана наяўнасцю ў абарачэнні вялікай колькасці беларускіх рублёў. Насельніцтва імкнецца тэрмінова на свае зберажэнні нешта набыць...

Увогуле, з друкарскім станком неабходна абходзіцца вельмі асцярожна. Калі на зямлі валаецца 50-100 рублёў, то давядзілася бачыць, як людзі праходзіць міма і нічога не нагнаецца падняць — прыкмета надбояра.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Што вядзе да інфляцыі? Тут мы звернемся да падручніка, па якім вучацца нашы студэнты. Вось некаторыя фактары:

- 1. Дзяржава перавышае расходы над даходамі — жыве не па сродках.
2. Цэнтральны банк дапускае прамерную эмсію грошай, каб пакрыць патрэбы дзяржавы.
3. Банкі даюць крэдыты звыш рэальнай магчымасці вярнуць іх даўжнікам.
4. Дзяржава павялічвае свой знешні доўг.
(«Эканоміка», Мінск, БДУ, 2007 г., стр. 235)

Неабходна ў фінансавай сістэме навесці парадка. Украінская грывіна ўаўсць час за яе існавання ўпала адносна долара меней чым удвая, а калекі ад беларускага рубля за гэты час адкідавалі нуль? Злотыя, латы, літвы, расійскія рублі з'яўляюцца валютай, а з нашым рублём нічо не хоча мець справы. Ды са сваіх грошай мы з часоў В. Кебіча клілі і называлі не інакш як «зайчынкамі».

Пагардлівыя адносіны да ўсяго свайго (гісторыі, мовы, культуры) — гэта выпатане поле, на якім мы хацелі мець важкі ўрадаў. Усё ўзаемазвязана.

Ужо давядзілася чуць, што Беларусь чакае гіперінфляцыя. А што сабой яна ўяўляе, раскажу мой дзядзька, які яшчэ перад вайной імігрыраваў у Аргенціну, а затым вярнуўся і нейкі час жыў на радзіме.

Калі людзі раніцы ішлі там на працу, то цэны ў крамах былі адны. У абед работнікам выдавалі частку зарплаты, каб яны маглі нешта купіць, бо цэны за некалькі гадзін вырасталі. Пасля працы зноў выдавалі грошы — за цэнамі цяжка было ўгнацца на працягу дня.

Гіперінфляцыя нам наўрад ці пагражае. Эканоміка ў Беларусі ў асноўным пад кантролем дзяржавы, і гэта з'яўляецца стрымальным фактарам.

Атрымаўшы салідны стабілізацыйны крэдыт, нам неабходна будзе з разумам выкарыстаць яго, а не ў чарговы раз па-сутнасці «праесці»...

Гэта па-першае, а па-другое — нас нічо не выратуе пакуль мы не зменім свой менталітэт, погляды на жыццё, не пазбавімся ілюзій і не знойдзем апору ў сабе.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Гісторыя ведае шмат выпадкаў, калі краіны аб'ядноўваліся, зачылялі саюзы, утваралі кааліцыі для дасягнення агульнай мэты ці ў кожнай краіне быў свой інтарэс — палітычны, эканамічны, ваенны...

Самае буйное аб'яднанне краін на тэрыторыі СНД — гэта ЕўрАзЭС. І прэм'ер-міністр Расіі У. Пуцін нават заявіў падчас сустрэчы ў Мінску, што ўжо ёсць планы стварэння Еўразійскага саюза да 2013 года, які па словах прэм'ер-міністра, можа стварыць з Еўрасаюзам агульную эканамічную прастору.

Праект маштабны, але як ажыццявіць яго? Ці не атрымаецца, што краіны будучага Еўразійскага саюза стануць сыравіннымі прыдаткам Еўрасаюза? Ды і найперш неабходна было б разабрацца з М'ятым саюзам, Адзінай эканамічнай прасторай і адрэгуляваць адносіны ў самім ЕўрАзЭС.

Вельмі добра, што гандаль паміж Беларуссю, Казахстанам і Расіяй павялічыўся амаль удвая, але адносіны паміж гэтымі краінамі відавочна трымаюцца не толькі на гандлі.

У Беларусі узніклі фінансавыя праблемы, і нашай краіне патрэбны крэдыт. І вось сітуацыя праяснілася. Беларусі паабяцалі 3 мільярды долараў на працягу трох гадоў — па адным мільярду ў год.

Мы не будзем унікаць ва ўсе тонкасці нашай фінансава-эканамічнай праблемы. Што здарылася і, нічога ўжо змяніць нельга, акрамя як выправіць сітуацыю з дапамогай стабілізацыйнага крэдыту. А крэдыт, які прапанавалі Беларусь, праблема не вырашыць.

Гэта звязана, найперш, з жорсткай пазіцыяй, якую заняла ў адносінах да Беларусі Расія. Менавіта яна «правіць бал» у ЕўрАзЭС. І гэта заканамерна, бо Расійская Федэрацыя на прасторы СНД самая магутная дзяржава. У падобных аб'яднаных ёсць краіна-дамінант, якая падобна лакаматыва, цягне за сабою астатніх і пры гэтым нясе пэўныя фінансавыя выдаткі.

У ЕўрАзЭС такім дамінантам з'яўляецца Расія. Менавіта яна і імкнецца адрадыць (старчыць) супольнасць, з якой лічыліся б ў свеце.

Калі Уладзімір Пуцін аб'явіў аб планах стварэння Еўразійскага саюза, то гэта сведчыць пра тое, што такая ідэя ў яго выспела. Праўда, планы гэтыя, магчыма, прымяркуююцца да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, і пасля 2012 года такой ідэя будзе праекта Еўразійскага саюза не будзе.

Але ў любым выпадку, каб стварыць такі саюз, неабходна будзе цэментваць яго фінансава, а ўжо па ЕўрАзЭС відавочна Масква паводзіць сьме даволі прагматычна і за гэта асуджаць нельга. Але калі ты бярэш на сябе ролю лідара, носьбіта ідэі, то трэба расквашвацца і падтрымліваць суседзяў.

Масква магла б укладваць некаторыя моманты, нават паставіць пэўныя ўмовы і выдзеліць крэдыт для стабілізацыі беларускага рубля, але не пайшла на гэта. Відавочна, разлік тут прасты: Беларусь у хуткім часе здасць пазіцыі, і яе можна будзе распраснаць — выкупіць найбольш прыбытковыя прадпрыемствы — наша «фамільнае срэбра». І ўвогуле, калі б у суседніх краінах панавала галечка, то ўсё цягнулася б да цэнтра — Масквы. Магчыма, гэта і не зусім так, але менавіта такое складаецца ўражанне.

Давайце паглядзім на сітуацыю ў Еўрасаюзе, дзе адным з эканамічных лакаматываў з'яўляецца Германія. Без гэтай краіны існаванне Еўрасаюза было б немагчымым. І калі некаторыя краіны ў гэтым аб'яднанні трапляюць у складанае фінансавое становішча, то іх даводзіцца ратаваць. Не буду ў чарговы раз пералічваць усе краіны Еўрасаюза, якія падлілі сігнал «ооо», а спынься толькі на Грэцыі. На падтрымку сваёй эканомікі яна атрымала 100 мільярд еўра, вяртаюцца пытанне аб выдзеленым яшчэ 60 мільярдэў. А

Грэцыя па насельніцтве, прыкладна такая ж, як Беларусь, а па тэрыторыі (131 тыс. км²) становіцца нашай краіне (207 тыс. км²). Вось гэта падтрымка! А тут толькі 3 мільярды долараў на тры гады...

Мы прытрымліваліся двухвектарнай палітыкі — усходняй і заходняй, а сёння ў нас толькі усходні вектар. Цяпер Захад выступае Беларусі палітычным прэтэнзія, а ў нас сваё пазіцыя. Хацелася б выправіць сітуацыю, і тады ў Беларусі было б больш прасторы для маневру. А можа яшчэ не усё згублена?

Інтэграцыйны працэсў немагчыма пазбегнуць. Вунь і глабалізацыя пранікла ў кожную сям'ю, і тут нельга нешта змяніць. Але мы разглядаем інтэграцыю як шлях да эканамічнага росквіту, высокага ўзроўню жыцця... Здаецца, інтэграцыя суверэннага Беларусі толькі жыла. Саюзная дзяржава, М'яты саюз, Адзіная эканамічная прастора, ЕўрАзЭС, і ў перспектыве ў Еўразійскі саюз. А што з гэтага мае прасты чалавек? Праз месяц беларусы будуць адрэзаны ад аўтамобільнага рынку Еўропы. А гэты факт пры наяўнасці столькіх аўтамашын заходніх фірмаў радасці ў насельніцтва не выклікае. Цэны на запчасткі ўжо выраслі. А што будзе, калі мыма перакрыюць?

Братэрскай любові ў беларусаў за апошні год-два убавілася, бо людзі падсвядома пачынаюць разумець, што нешта не так. Аказваецца, што ўсё мае цану, і братэрства таксама. Вось завод пастаўляў у Расію кампрэсары, але нечаканна расіянне ад іх адмовіліся і цяпер закупаюць кітайскія. Магчыма, кітаіцы аказаліся лепшыя, якія скупілі сельгаспрадукцыю ў насельніцтва па зніжаных цэнах. Рэалізацыя цэнавых схем стварыла перадумовы для здзяйснення злачыўства ў сферы эканомікі: злупчывання службовымі паўнамочнікамі, атрымання і дачы хабару, службовага падлогу.

Сёння ў ЕўрАзЭС «музыка заказвае» Расія. А хто заказвае — той і плаціць. А калі не так, то ў кожнага танцора ёсць, напэўна, сваё любімае мелодыя?

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

НАШЭСЦЕ «ДЫЗАЙНЕРСКІЯ НАРКОТЫКАЎ»

ЯК БАРЫГА ПРАДАВАЎ МНЕ «ЭЙФАРЫЙНЫ ПАРАШОК»...

Журналісткае расследаванне

— Хопіць на трох-чатырох чалавек. Я першы раз перабраў, мяне вынесла на... — папярэдуў мяне Сяргей Д., аддаўчы сярод белага дня на ускарыку сталіцы прэзрытыя пакецік з бэльым рэчывам. Ці складана сёння ў Беларусі набыць так званыя «дизайнерскія наркатыкі»? Чаму нават сталыя наркаспажыўцы трапляюць пасля гэтых рэчываў у псіхіятрычныя клінікі?

Якія праблемы трэба вырашыць, каб адвесці ад краіны небяспеку сінтэтычных псіхатропаў новага пакалення? Пра гэта ў журналісцкім расследаванні «Звязды»...

Для таго, каб набыць «дизайнерскія наркатыкі», дастаткова набраць у пошуквай сістэме інтэрнэту словы кітагалу «легальныя парашокі Мінск» альбо «солі для ваннаў, міксы, порошк» і гэтак далей.

На маё здзіўленне, наткаюся на дзясяткі (!) аб'яў. У іх беларускія тэлефонныя нумары, фотаздымкі, апісанні разнастайных рэчываў «для поўнага адрыву». Праблем няма. Плаці грошы — і прывязьм.

За нейкія 15 хвілін я знайшоў дзесяць месцаў, дзе магчыма набыць «тавар». Гэта, напрыклад, рэальныя інтэрнэт-сайты. На першым, які мне трапіўся, чытаю: «Не верце чуткам, што курьельная сумесь — аналаг наркатычных сродкаў. Усе кампаненты нашых курьельных міксыў не з'яўляюцца наркатыкамі альбо тэяінамі, не выклікаюць прывыкання і дазволена для ужывання на тэрыторыі РБ...»

На інтэрнэт-форумам наркаспажыўцы дзеляцца досведам, як ішо «ўстаўляе», ці добра, абкурываюцца, кіраваць аўтамабілем і гэтак далей. Сустрэкаецца бэзілч аб'яў і спецыялізаваных наркасулолак у папу-



Гэтае рэчыва журналіст «Звязды» набыў з дапамогай інтэрнэту прыкладна за паўтары гадзіны.

лярных сацыяльных сетках, дзе зарэгістравана, напэўна, пераважна большасць беларускіх школьнікаў і студэнтаў. «Новы эйфарыйны порошк», — чытаю я першую аб'яву, якую пабачыў у адной з сацыяльных сетак. — «Лаўграма — 150 тысяч». Гэты тэкс пакуіў аб-салютна рэальны чалавек.

Сяргей Д. са Смялячын не хавае свайго твару, імені і прозвішча. Тэлефаную яму.

— Прывітанне. «Новы эйфарыйны порошк» яшчэ ёсць? — пытаюся.

— А дзе знаходзіцца? — адказвае мне сіпны разгавораны голас на тым баку. — Магу падвезці праз гадзіну.

І вось я пад'язджаю на адну з паркоўка, што на ускарыку сталіцы. Барыга прывіз тавар на старым бардовым «Рано».

— Паішлі, — кліча мяне Сяргей Д., мучыцца гадоў 27, нехайшыя гошкі. І мы адыходзім на некалькі сотняў метраў ад паркоўкі, гамонім. Прыкладнае да барыгі: позірк агучшаны, быццам на вачах пудовыя

гіры. Сяргей Д. вельмі падобны на спажыўцоў опійных «бубак», якія я бачыў у наркарптыонах.

— Парашок хоць легальны? — цікакуюся.

— Нібыта легальны, але калі возьмуць, дык хто яго ведае... Парашок новы, тыдзень у Беларусі. Хопіць на тры-чатыры чалавек.

— А мяне не заб'е? — Калі будзеце на чацвярх, то не заб'е. Хоць я першы раз перабраў, мяне вынесла на... А зараз адзін хлопчэ набываў на Жданах, дык адразу ж паспытаў. Спадбалася, дзавелі яго аж дасюль, разгаварылісь...

Барыга Сяргей Д. пералічвае тры п'яцідзесяцітысячныя банкноты, азіраецца і імкліва аддае мне політыленавы пакецік з бэльым парашком. Упакоўка — не фабрычны. Дзяліў рэчыва барыга на вока.

Ідзем назад да машын, Сяргей Д. бэсіць беларускую эканоміку,

ЯК «ДЫЗАЙНЕРСКІЯ НАРКОТЫКІ» ЗАВАЁВУВАЛІ СВЕТА?

Новыя сінтэтычныя псіхатропныя сродкі, так званыя курьельныя міксы, з'явіліся на беларускім рынку ў 2009 годзе. І імкліва набралі шалёную папулярнасць сярод моладзі.

Міксы ў калярных пакеціках кітагалу Spice, Smoke, Jah Rush прадаваліся праз дзясяткі аб'яў у інтэрнэце, адкрыта.

У 2009 годзе пасля ўжывання міксыў першыя беларусы трапілі ў псіхіятрычныя клінікі з вострымі псіхічнымі расстройствамі.

Аказалася, што аснова курьельных міксыў — сінтэтычныя канабіноіды, якія ўздзейнічаюць на адпаведныя рэцэптары галаўнога мозгу нашмат мацней, чым прыродныя канабіноіды, якія змяшчаюцца, скажам, у марыхунах. Пазней на рынку з'явіліся іншыя замаскіраваныя сінтэтычныя псіхатропы — так званыя «солі для ваннаў», «араматызатары», «легальныя парашкі».

Вытворчасць псіхатропных рэчываў наладзілі ў Кітаі, Індыі і, магчыма, ў Пакістане. З гэтых краін тонамі псіхатропы развозіцца па свеце. Новыя рэчывы заваявалі наркарыйнікі ў многіх краінах. У першую чаргу за кошт сваёй часовай легальнасці. Клі толькі ў нейкай з краін рэчыва забараняецца, наркалабараторыі распрацоўваюць новыя, так званыя «легальныя» формулы. Каб іх забараніць, патрэбны час. Таму наркалабараторыі на крок аперэдуеюцца праваахоўнікаў.

Новыя сінтэтычныя псіхатропы прынята называць «дизайнерскімі наркатыкамі». Тэндэнцыя такая, што гэтыя рэчывы паціху-памалу выцясняюць класічныя наркатычныя сродкі.

З 2010 года «дизайнерскія наркатыкі» дзсяткамі трапілі ў наш «Рэспубліканскі пералік наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсоры». За год іх было ўнесена 68, 3 28 красавіка 2011 года ў наркарпералік было ўнесена яшчэ 24 тыкі псіхатропы.

Але на кожную забарону наркалабараторыі мелі свой адказ. На беларускім рынку дагэтуль з'яўляюцца новыя псіхатропы, якімі труюцца беларускую моладзь.

Якім чынам у беларускай міліцыі спадзююцца спыніць дылераў?

У 2010 годзе «дизайнерскія наркатыкі» тройчы ўносіліся ў «Рэспубліканскі пералік наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсоры».

У плане апэратыўнасці забароны гэтых рэчываў беларускае заканадаўства на першых месцах у свеце. Гэты факт прызналі на нядаўнім міжнародным форуме ў Лісабоне, куды з'ехаліся наймацнейшыя эксперты ў галіне сінтэтычных псіхатропаў.

Аднак, нягледзячы на гэта, і ў нас наркарыйнае функцыянуе актыўна, наносячы удар па моладзі.

Можа быць, уносіць новыя псіхатропы ў «Рэспубліканскі пералік» варта хутчэй, чым тры разы на год? Такое пытанне мы задалі Васілю ЛОСЧУ, намесніку начальніка ўпраўлення па наркарконтролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі МУС Беларусі.

— Асноўны час ідзе на даследаванне новага рэчыва. Гадспудна мы разумеем, што гэта новы наркатык. Але такіх здагадак недастаткова для ўноснага рэчыва ў «Рэспубліканскі пералік», — тлумачыць Васіль Міхайлавіч. — Таму ў Дзяржаўным крыміналістычным цэнтры праводзіцца даследаванні выяўленчых рэчываў, частку мы накіроўваем у Акадэмію навук. Аналагічную інфармацыю праз Інтэрнэт мы запываем з краін Еўрасаюза і іншых дзяржаў.

Даследуецца ўся хімічная формула новага рэчыва, яго ўздзеянне на арганізм чалавека, ці выклікаецца залежнасць. Усё раскладаецца па паліцах, рытуецца абгрунтаванне, якое накіроўваецца ў Міністэрства аховы здароўя. Адыбаецца ўзгадненне з зацікаўленымі ведамствамі. Потым вынік працы ідзе на экспертызу ў Міністэрства, пасля чаго рытуецца адпаведная пастанова.

Мы не можам разварочваць усю гэту адміністрацыйную машыну толькі па адным новым рэчыве. Таму абагульняем і групіруем усю інфармацыю за квартал.

Нам бы хацелася паскорыць гэты тэрмін. Але калі б мы зрабілі ўнёсненні на два месяцы раней, і змалгі б уключыць у спіс не 24 новыя рэчывы, а, груба кажучы, 16. А тавары вынеслі чакалі б сваёй чаргі яшчэ больш працяглае час. Таму знойсці тут залатую сярэдзінку складана.

Такая ж сітуацыя ў Еўропе. Нядаўна мы размаўлялі з палкамі, яны прызнаюць, што наш спіс найбольш поўны, што мы найбольш

апэратыўна адсочваем рэчывы. Хоць у іх адміністрацыйная машына працэйдзіла. Нядаўна ў Вену ездзіў наш першы намеснік міністра, рабіў справздаванне па наркатыках. Мы — трэцяя дзяржава ў Еўропе, якая пачала ўносіць у пералік псіхатропных рэчываў сінтэтычныя канабіноіды.

А дзе нашы наркарыйнады набываюць псіхатропы оптам? Адкуль да нас вязуць?

— Вельмі шмат ідзе ў тым ліку з Расіі.

Таму што межы адкрытыя?

— Не толькі таму. Да нядаўня было часу там гэта фактычна было легальна. У прэсе гучала інфармацыя пра тое, што гэта ледзь не ў латках шырока прадавалася. Але першае месца, адкуль мы пачалі атрымліваць курьельныя сумесі, гэта былі Польшча. Курьельныя сумесі з'явіліся ў Гродзенскай вобласці.

Не выключана, што нейкі трафік адтуль ёсць і сёння, не выключана, што нешта прывозіцца з краін Балтыі. Здараецца, які можа перакрыць канал, калі да нас з Расіі пастаўляе амфетамін, а назаўтра канал, калі ад нас у Расію.

У гандлі наркатыкамі часам складаюцца прасачыныя заканамернасці.

У якіх формах прадаюцца сінтэтычныя псіхатропныя рэчывы? Мы ведаем пра курьельныя міксы, солі для ваннаў... Нешта яшчэ?

— Корм для птушак, ароматызатары, угнаенні для хатніх раслін. Усе гэтыя формы сустракаліся ў Беларусі.

У інтэрнэце мы сутыкнуліся з тэзісам аб'яў, дзе барыгі не бяліца пазначыць тэлефонныя нумары. Ці адсочваюцца гэтыя аб'явы?

— Згодна з дзяржпраграмай, створана працоўная група, якую ўзначальвае КДБ, дзе больш магчыма маюць і спецыялістаў па адсочванні інтэрнэт-сайтаў. Таксама ўпраўленне па раскрысці злачыўства ў сферы высокіх тэхналогій МУС перыядычна адсочвае такія аб'явы. Калі гэта беларускія інфармацыйныя рэсурсы, то прымаюцца меры, каб іх закрыць. Калі высвятляецца, што рэчывы, якія прапануюцца, падлягаюць крымінальнай адказнасці, то праводзіцца комплекс мерапрэемстваў, і людзі затрымліваюцца.

А што, гандлююць і забароненымі рэчывамі? Не толькі так званыя «легальны»?

— На жаль, гандлююць усім. У тым ліку і тым, што пакуль не ўнесена ў «Рэспубліканскі пералік».

Гэтыя людзі загада маюць рэчагды, што гэта псіхатропнае рэчыва. Так, яны крыстаюцца тым, што дзяржава прытрымліваецца вось гэтай адміністрацыйнай працэдур, прытрымліваецца нормаў. Але яны ведаюць, што гэта наркатык, загада ведаюць

ПАДЗЕМНАЯ НАВУКА

Унікальную двухтомную энцыклапедыю «Археалогія Беларусі» прэзентавала дыяна выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі».

культуры ў выніку экспансіі славянскага насельніцтва з тэрыторыі Паднаўя былі знішчаны.

Больш за трэць маршрутак — «Мерседэсы» 55% маршрутных таксі, якія бегаюць па сталіцы і прыгарадах.

Будзь у курсе! Змяняецца кошт бялізны ў цягніках 3 23 мая змяняецца кошт аднаго комплекта бялізны ў цягніках фарміравання Беларускай чыгункі.

Прадаецца А/м «Фальксваген» В3, 1992 г.в., 1,6 ТД, 4200 у.а.

Як паведамілі ў Мінскім аддзяленні, з гэтай даты ён будзе наступным: у плацкартным і купэйным вагоне.

Кормаш... ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ ПРАДАЕЦА А/м «Фальксваген» В3, 1992 г.в., 1,6 ТД, 4200 у.а.

ЗВЯЗДА КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРЫВАТНАЙ АБ'ЯВЫ ЗАПОЎНІЦЕ РАЗБОРЛІВА, ВІРАЖЦЕ І ВІШЛІЦЕ НА АДРАС РЭДАКЦЫІ:

СА «ЗВЯЗДОЙ» — ПА ЖЫЦЦІ! ПАДПІСКА НА 2-Е ПАЎГОДДЗЕ 2011 ГОДА Падпіска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ. Сканворд з 15 пачаткамі і 15 завяршэннямі. Уключае фоты рыб і назвы рыб.

СЕННЯ Месяц Апошняя квадра ў 21.53. Месяц у сузор'і Рыбаў.

Сонца Усход Заход Даўжыня дня Мінск — 4.54 21.19 16.25 Віцебск — 4.37 21.16 16.39 Магілёў — 4.44 21.10 16.26 Гомель — 4.44 21.10 16.26 Гродна — 5.11 21.33 16.22 Брэст — 5.19 21.26 16.07

НАДВОР'Е на заўтра Віцебск +12...+14° +18...+18° Гродна +8...+11° +15...+17° Мінск +11...+13° +17...+19° Магілёў +11...+13° +15...+17° Гомель +12...+14° +18...+20° Брэст +14...+16° +17...+19°

24 мая Дзень славянскага пісьменства і культуры. Азначнаецца ў гонар славянскіх асветнікаў Кірылы і Мяфодзія, якія далі славянскаму свету кірыліцу (863 г.)

Доктар адкажа Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

ДА КАНЦА МЕСЯЦА ДЗЯЖУРЫЦЬ НА «ГАРАЧАЙ» ЛІНІІ МІНІСТРСТВА АХОВЫ ЗДРАВ'ОУ (222 70 80) ПЛАНУЮЦЬ: 24 мая — в.а. намесніка дырэктара па арганізацыйна-метадычнай рабоце РНПЦ «Кардыялогія» Франц Францавіч ЕРМАЎКЕВІЧ.

Нетрадыцыйная медыцына ПАВЕР ВАЧАМ СВАІМ

ШТО ўяўляе сабой ірыдыдыягностыка? Належыць эфектыўны такі метад даследавання і якое месца ён займае ў сучаснай медыцыне? Пра гэта мы размаўляем са старшынёй праўлення Беларускай ірыдыдыягностычнай асацыяцыі, кандыдатам медыцынскіх навук, урачом-уролагам Валерыем Сердзюком.

Дзе даты 1911 год — упершыню над Мінскам абдыліся палёты аэралапа. Іх выканаў легендарны рускі лётчык Сяргей Іванавіч Уткін.

КАЖУХ — адзенне, пашытае з футра. З аднаго боку, навушчаныя вушы надзяляю кажух якасцямі «нечалавечага», іншага свету, ён пераняў сімваліку скуры жывёлы.

Смажыла кабачкі з грыбамі. Спрувавала, ці не перасаліла... Ачуняла на сярэдзіне патыльні... Было сорамна і смачна!

Усім знаёма Дыялогі ў сёціве. Швейцарская навукоўцы высветлілі, што шакалад узнімае настроі.